

ШТОТЫДНЁВАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ СУАЙЧЫННІКАЎ ЗА МЕЖАМІ БАЦЬКАЎШЧЫНЫ

Голас Радзімы

№ 41 13 кастрычніка 1994 г. Выдаецца з 1955 г.

(2391) Цана 20 рублёў.

ЦІ ЁСЦЬ ШТО АГУЛЬНАЕ ПАМІЖ ГІСТАРЫЧНАЙ НАВУКАЙ І ДАМАЙ НА БАЛІ?

3-ПАД ЗНАКУ

БЯДЫ — НАРЭШЦЕ ДА ЎДАЧЫ



"3-пад знаку бяды — нарэшце да ўдачы", відаць, так можна ахарактарызаваць гістарычны шлях Беларусі. Хаця пакуль яшчэ рана казаць, што мы ўжо схапілі за хвост сінюю птушку шчасця. Вельмі ж няпроста складваецца ўсё для нашай краіны: гістарычныя катаклізмы, палітычная калатнеча... Ды звычайна: радасць не без гора, як і наадварот.

Пра дачыненні гістарычнай навукі, яе ацэнку, трактовак з палітыкай, выхаваннем, сучаснымі грамадскімі пераўтварэннямі разважае пісьменнік, гісторык, філолаг, член-карэспандэнт Акадэміі навук Беларусі, прафесар Алег ЛОЙКА.

-- Да гісторыі ў нас звяртаюцца і палітыкі, і настаўнікі, і проста любіць чалавек, якому трэба нешта патлумачыць пасвойму. Прычым выкарыстоўваюць гістарычныя факты нярэдка, як каму хочацца. Ну а літаратары -- бадай, галоўныя "карыстальнікі" гісторыі. Яны прэларуюць яе так, як таго патрабуе іх твор-

чая задума. Алег Антонавіч, наогул, гісторыя -- аб'ектыўная навука ці суб'ектыўная!

-- Трэба адразу, відаць, адрозніць гісторыю-навуку і гісторыю -- рэальную, дадзеную аб'ектыўнасць. Калі ёсць рэальная аб'ектыўнасць, то можа быць і рэальнае, аб'ектыўнае яе вывучэнне, даследаванне. Але гэтага можна дасягнуць, толькі арыентуючыся на пэўныя крытэрыі, якія б не дапускалі суб'ектывізму.

-- Ці існуюць такія крытэрыі? Наогул, ці існуюць такія ўмовы, пры якіх тлумачэнне гістарычных падзей і асоб не дапускала б суб'ектывізму?

-- Калі ёсць навука, значыць ёсць і магчымасць быць у ёй і аб'ектыўным, і ў той ці іншай ступені суб'ектыўным. Але думаецца, што вучонаму, а тым больш пісьменніку без некарай долі суб'ектывізму не абысціся.

Праўда, пісьменніцкая суб'ектыўнасць носіць, так бы мовіць, дазвольны характар, у яго гэта -- версійнасць. "Чыстага" ж навукоўца абавязвае ФАКТ, вывераная, лагічная канцэпцыя, якая б у найбольшай ступені набліжалася да праўды падзей, праўды моўленага, зробленага, да ацэнкі справядлівых. Бо калі

пануе прынцып ацэнкі па справядлівасці, тады, я разумею, будзе навука аб'ектыўнай.

-- Спраўды, сам гістарычны факт -- рэч бясспрэчная. Але ж тлумачэнне гэтага факта...

-- Так, нельга дапускаць падмёны паняццяў. Гісторыя -- рэальнасць і гісторыя, якая пішацца. Яна ствараецца, зрэшты, у кожным часе па-новаму, бо кожны час разумнейшы за мінулы.

-- У такім выпадку, ці нармальна, што ў кожным часе пішацца "свая" гісторыя?

-- Я думаю, так. Карамзін -- гэта адна гісторыя, савецкі перыяд -- другая гісторыя, гісторыя Ігнатаўскага -- менавіта яго гісторыя.

-- Атрымліваецца, не існуе адзінай "пісанай" гісторыі? Кожны час дэктуе сваё!

-- Справа ў тым, што пісаў гісторыю і мой настаўнік па ўніверсітэту Абэцэдарскі. У тым ліку і пра фальсіфікацыю гісторыі. Але, на мой погляд, ён сам быў фальсіфікатарам перш за ўсё. Яго гісторыя была сапраўды ангажыравана тагачаснай ідэалогіяй, тагачаснымі палітычнымі догмамі замест ангажыраванасці ідэаламі.

-- Але і ідэалы -- рэч суб'ектыўная. На той час, час Абэцэдарскага, сапраўднымі лічыліся ідэалы, што дыктаваліся са "штаба партыі" -- ЦК КПСС.

[Заканчэнне на 3-й стар.]

ПАСЛЯ 21-Й СУСТРЭЧЫ БЕЛАРУСАЎ

ПАЎНОЧНАЙ АМЕРЫКІ

ДА СУАЙЧЫННІКАЎ НА ДРУГІ БОК ЗЯМЛІ

Разам са старшынёй Рады згуртавання беларусаў свету "Бацькаўшчына" Ганнай Сурмач лямі на 21-ю сустрэчу беларусаў Паўночнай Амерыкі (Таронта, 3-5 верасня), а па дарозе хочам пабачыцца з беларусамі ЗША і Канады. З сумам адзначаем, што на мытні дэкларацыі на многіх мовах, апрача беларускай. Але затое з пачуццём гонару сядзем на самалёт кампаніі нашай краіны "Белавія" і яшчэ з большай радасцю чуюм, як маладыя прывабныя сцюардэсы даюць аб'явы на беларускай і англійскай мовах. Аэрапорт Шэнан -- перасадка на вялікі (больш 400 пасажыраў) лайнер ірландскай авіякампаніі. Як удала скарысталася Ірландыя сваё геаграфічнае становішча! А знаходжанне Беларусі ў цэнтры Еўропы на скрыжаванні шляхоў з Захаду і Усходу, з Поўдню і Поўначы ці зможам наш урад таксама выкарыстаць дзеля ўзбагачэння сваёй краіны?

Паводле неафіцыйных падлікаў беларусаў па штатах у ЗША, прыведзеных у вядомай

кнізе Вітаўта Кіпеля "Беларусы ў ЗША", колькасць нашых суайчыннікаў там больш за 800 тысяч, а з улікам Канады не менш 1 мільяна. Але па прыездзе ў Амерыку і Канаду многіх з іх прымушова стараліся запісаць рускімі, папяркамі ці нават украінцамі, ды і самі яны часта хутка асіміляваліся сярод гэтых і іншых нацыянальнасцяў. Свядомых беларусаў-эмігрантаў, якія стварылі існуючыя зараз згуртаванні, царкоўныя і грамадскія арганізацыі, навуковыя і культурныя цэнтры, выдалі многія кнігі, часопісы, газеты і г.д., значна менш. Але менавіта яны трымалі і развівалі многія дзесяцігоддзі беларускасць у Паўночнай Амерыцы, і мы ехалі да іх.

Зора Кіпель (галоўны рэдактар газеты "Беларус") і Вітаўт Кіпель (дырэктар Беларускага інстытута культуры і мастацтва ў Нью-Йорку) пазнаёмілі нас з выдатнай Нью-Йорксай публічнай бібліятэкай і асабліва з яе Славяна-Балтыйскім аддзелам, у якім ёсць досыць багаты блок беларускай літаратуры.

Дарэчы, пазней мы былі ў такіх жа бібліятэках Кліўленда, Чыкага і ва ўніверсітэцкай бібліятэцы Таронта. Гэта сапраўдныя палатцы з вялікай колькасцю літаратуры з усяго свету, зручнымі заламі, картатэкай на камп'ютэрнай аснове. Найбольш багата беларуская літаратура як мастацкая, так і навуковая прадстаўлена ў Таронта. Тут за некалькі хвілін на камп'ютэры я змог убачыць назвы і сваіх прац, і прац маіх беларускіх калег-геолагаў. Зусім малую колькасць выпадковых выданняў мы убачылі ў Чыкага, дзе загадчыца аддзела славянскай літаратуры, украінка па паходжанню, растлумачыла: "Ніхто не цікавіцца". Кіпелі пазнаёмілі з важнай працай, якую яны зараз вядуць: выданнем газеты "Беларус", падрыхтоўкай бібліяграфіі ўсіх выданняў беларускага замежжа, бязвыплатнай адрпраўкай гэтых выданняў у Беларусь у Цэнтральную дзяржаўную бібліятэку Мінска.

[Заканчэнне на 4-й стар.]



У канцы верасня ў Нясвіжы прайшоў міжнародны сімпозіум "Нясвіж як агульнаеўрапейская гісторыка-культурная каштоўнасць".

(Матэрыял пра сімпозіум "Гістарычная спадчына павінна аб'ядноўваць народы" змешчаны на 6-й стар.)

ПАДЗЕІ ЛЮДЗІ ФАКТЫ

ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ

ГАНАРОВАЕ ЛІДЭРСТВА

Па большасці пазіцый вытворчасці важнейшых відаў харчовых тавараў Беларусь сярод дзяржаў Садружнасці займае ганаровае першае месца. У працэнтах да аналагічнага перыяду мінулага года ў нас атрымана 84 працэнта мяса, 85 працэнтаў масла, 149 працэнтаў алею, 101 працэнт цэльнамалочнай прадукцыі і 274 працэнта цукру-пяску. Дарэчы, па трох апошніх пазіцыях гэта самы высокі паказчык. У вытворчасці мяса лідзіруе Арменія -- 121 працэнт, масла -- Малдова (111 працэнтаў).

ЦІ НЕ ЗАМАХ?

АХОВА ПРЭЗІДЭНТА
ЎЗМАЦНЯЕЦЦА

Пасля выбарання Прэзідэнта Беларусі журналісты і чыноўнікі Дома ўрада сутыкнуліся з сур'ёзнай праблемай наведвання будынка, дзе зараз размясцілася і прэзідэнцкая адміністрацыя. Цяпер карэспандэнцкага пасведчання недастаткова, а спіс адказных работнікаў Дома ўрада рыхтуецца ледзь не кожны дзень. Узоры пропускаў мяняліся ўжо некалькі разоў.

Прэзідэнт лічыць ўзмацненне аховы абгрунтаваным, бо мае даныя аб актывізацыі сваіх нядобразыхчліўцаў, у першую чаргу, ад камерцыйных структур. Аднак па больш падрабязную інфармацыю А. Лукашэнка адправіў журналістаў да міністра ўнутраных спраў. Юрый Захаранка, у сваю чаргу, на пытанне карэспандэнта РІДа адказаў вельмі лаканічна: “Мы атрымліваем звесткі, якія прымушаюць нас прыняць меры па ўзмацненню аховы Прэзідэнта і яго адміністрацыі. І магу вас запэўніць, гэта больш сур'ёзна, чым вы можаце меркаваць”.

ДЛЯ ТЫХ, ХТО ЗА МЯЖОЙ

ДАПАМОГА
НА ПАХАВАННЕ

Прэм'ер-міністр Міхаіл Чыгір падпісаў пастанову аб зацвярджэнні палажэння аб парадку выплаты пенсій грамадзянам, якія выехалі на пастаяннае жыхарства за мяжу. У ёй, у прыватнасці, гаворыцца, што ў выпадку смерці пенсіянера, якому пераводзіцца пенсія за мяжу, выплачваецца дапамога на пахаванне ў адпаведнасці з артыкулам 91 “Аб пенсійным забеспячэнні”. Дапамога на пахаванне пераводзіцца ў замежнай валюце па адзінаму курсу валют, устаўленаму Нацбанкам Беларусі на дзень смерці пенсіянера.

СТАН НАВУКІ

ДАСЛЕДАВАННІ ЗГОРНУТЫ

Інстытуту гісторыі Акадэміі навук Беларусі трэба будзе скараціць да 30 працэнтаў сваіх супрацоўнікаў, агульная колькасць якіх складае сёння 134 чалавекі. Цяжкае фінансавое становішча, у якім апынулася сёння айчынная навука, прывяло да таго, што цалкам згорнуты археалагічныя даследаванні, апошнія тры гады не вядуцца планавыя раскопкі. З-за недахопу сродкаў на камандзіроўкі нашы вучоныя, якія вядуць даследчую работу па гісторыі Беларусі дасявецкага перыяду, пазбаўлены магчымасці працаваць у архівах Расіі, Літвы, Польшчы, дзе захоўваюцца асноўныя дакументы.

ЗАГЛАДЖВАЮЦЬ ВІНУ



Вытворча-камерцыйнае прадпрыемства “Усход” -- незвычайнае. Створана яно пры Крычаўскай спецакамендатуры, і асноўны касцяк яго склада-

юць людзі, што парушылі Закон. Многія палілі на дробязях, але адумаліся і цяпер сумленна працуюць, каб загладзіць віну.

А вырабляюць ва “Усходзе” зрубы лазняў, дач, аконныя рамы, дзверы. І робяць якасна і хутка. Ад заказчыкаў няма адбою. Неўзабаве тут пачнуць

вырабляць і бетонныя блокі для будаўнічых патрэб. НА ЗДЫМКУ: вось такія зрубы робяць ва “Усходзе”.

АЛЕНЕГАДОЎЛЯ



У ПАМЕЖНЫХ РАЁНАХ

ШКОЛЫ
ДЛЯ БЕЛАРУСКІХ
ЛІТОЎЦАЎ

У навучальныя ўстановы не толькі Літвы, але і Беларусі могуць паступаць выпускнікі няпоўнай сярэдняй школы з прыгранічнай вёскі Пеляса Воранаўскага раёна, дзе кампактна пражывае літоўскае насельніцтва, а выкладанне вядзецца на літоўскай мове.

З новага навучальнага года колькасць вучняў тут павялічылася ў паўтара раза. Такія магчымасць з'явілася дзякуючы інтэрнату, які адкрыўся для дзяцей з аддаленых вёсак. Пабудаваны ён на сродкі з літоўскага бюджэту. За кошт іх узведзены таксама школьны будынак і кватэры для настаўнікаў. А вось у вёсках Рымдзюны і Гярваты Астравецкага раёна школы, дзе выкладанне для літоўскіх дзяцей таксама вядзецца на іх роднай мове, утрымліваюцца на сродкі мясцовага бюджэту. Дарэчы, ва ўсіх трох школах вывучаюць яшчэ беларускую і замежную мовы.

ФАРА ВІТАЎТА

ПАМЯЦЬ
ПРА ФУНДАТАРА

У Гродзенскім касцёле цяпер устанавіваецца скульптурная кампазіцыя, якая ўключае партрэт караля Рэчы Паспалітай Стэфана Баторыя і медаль у памяць аб першым фундатары касцёла.

Па сваіх памерах першы касцёл у Гродне (Фара Вітаўта) з'яўляўся самым вялікім храмам сярод аналагічных яму на Беларусі. Гэта, аднак, не перашкодзіла гарадскім уладам у 1961 годзе разбурыць яго, а на яго месцы разбіць сквер і паставіць дошку гонару.

Цяпер на плошчы, якая раней насіла імя Стэфана Баторыя, дзе стаяла Фара Вітаўта і дзе да гэтай пары яшчэ стаіць касцёл езуітаў, з дазволу Гродзенскага епіскапа Аляксандра Кашкевіча пачаліся работы па ўстаноўцы ў інтэр'еры храма памятнай скульптурнай кампазіцыі, аўтарам якой з'яўляецца Валерыя Калясінкі.

І ГЭТА — ЛЮДЗІ?

АДПОМСЦІЛА БАБУЛЯ

Па-зверску збіла чацвертакласніка Новазелянкоўскай сярэдняй школы Чэрвеньскага раёна бібліятэкар гэтай жа школы.

Расправа адбылася ў пачатку ўрока, на вачах ва ўсяго класа і настаўніцы. Раз'юшаная жанчына ударыла хлопчыка галавой аб падлогу і шафу і нагой у жывот. Вынік -- страсенне мазгоў лёгкай ступені. Па сведчанню відавочцаў, напярэдадні здарэння хлопчык пакрыўдзіў маленькага ўнуча жанчыны.

БАЦЬКА — ЗАБОЙЦА

У Баранавічах дваццаціпяцігадовы А., знаходзячыся дома ў нецвярозым стане, выкінуў з акна пятага паверха свайго трохгадовага сына. Дзіця памерла ў бальніцы ад атрыманых траўм.

А ў вёсцы Малышкавічы Клімавіцкага раёна Магілёўскай вобласці п'яны І. стукнуў кулаком па галаве сямімесячнага сына сваёй сужыцелькі. Дзіця выратаваць не ўдалося.

ВЕСТКІ АДУСЮЛЬ

У ПЯТНАЦЦАЦІ дзіцячых садках Ліды арганізаваны гурткі па вывучэнню польскай мовы. У іх займаюцца звыш 250 дзяцей. Для выкладчыкаў дашкольных устаноў былі арганізаваны метадычныя курсы, якія вялі спецыялісты з Беластока.

ВЯСНОЙ 1995 года запланавана выязная выстава старажытнабеларускіх ікон у Францыі. Першымі экспанатамі ўбачыць жыхары горада Гаяк, а завершыць сваё падарожжа экспазіцыя пад Парыжам.

Французскі бок ужо пачаў выданне добра ілюстраванага каталога да выставы.

НА ТАНКАРАМОНТНЫМ заводзе ў Барысаве знаходзіцца іспанская інспекцыйная група. Згодна з дамовамі “Аб звычайных Узброеных Сілах у Еўропе”, ваенныя спецыялісты праінспектуюць завяршэнне чарговага календарнага перыяду знішчэння танкаў і баявых машын пяхоты.

ГІБЕЛЬ паром “Эстонія” на Балтыцы забрала да тысяч жыхцяў. Сярод ахвяр значыцца і прозвішча беларускі -- Мінчукова.

КАЛЯ 200 беларусаў сядзяць у турмах і следчых ізалятарх Польшчы. Абсалютная большасць іх затрымана польскай паліцыяй за разбой, ім пагражае доўгае турэмнае зняволенне і нават пакаранне смерцю.

ЗА ПАЎГОДА колькасць беспрацоўных у Беларусі перасягнула 90 тысяч. А патрэбнасць дзяржавы ў работніках -- 21 300 чалавек. Затраты на сацыяльную падтрымку грамадзян, якія маюць патрэбу ў працаўладкаванні, склалі 19 616 мільянаў рублёў.

31 257 ШЛЮБАЎ зарэгістравана ў першай палове 1994 года. У параўнанні з такім жа перыядам 1993 года гэта складае толькі 86,3 працэнта. Вырасла колькасць разводаў у Беларусі -- 22 406, або 100,03 працэнта.

У БАРАНАВІЧАХ штодня збіраецца да 30 тысяч кубічных метраў рознага смецця, аднак вывозіцца на гарадскую свалку толькі 75 працэнтаў яго. Большасць адходаў даюць прамысловыя прадпрыемствы. Калі не будуць знойдзены меры па вывазу і перапрацоўцы адходаў, горад у хуткім часе захлынецца ад смецця.

ТЭАТР драмы і музыкі адкрыецца з новага года ў Брэсце. Такое рашэнне прыняў абласны Савет народных дэпутатаў, ідучы насустрач дамаганням гараджан.

МАРАТ ЯГОРАЎ, старшыня Фонду міру Беларусі, стаў ганаровым грамадзянінам ірландскага горада Трэлі. Так адзначаны яго ўклад у развіццё сяброўскіх адносін з Ірландыяй і паспяховую рэалізацыю праграмы аздаравлення беларускіх дзяцей. Адначасова М.Ягораў атрымаў званне і ганаровага грамадзяніна Адэсы, якую ў вайну вызвалі ад нямецкіх акупантаў.

З-ПАД ЗНАКУ БЯДЫ — НАРЭШЦЕ ДА УДАЧЫ

[Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.]

— Гэтыя ідэалы ў сваёй абстрактнасці былі і неблагія, але іх акаляла дэмагагічная атмасфера, якая навязвала нешта сваё, пры гэтым падмяняючы паняцці рэальна гуманістычныя кан'юктуршчынай, лозунгамі, скараспелымі дактрынамі. Таму тая гісторыя, якую мы мелі ў савецкі час, наскрозь пабудаваная на міфах, містыфікацыі, фальсіфікацыі, заідэалагізаваная, схематычная.

— Тое, што вы кажаце, тычыцца толькі савецкай гісторыі? Ці нешта з гэтых эпітэтаў можна адрасаваць і гісторыям, напісаным у іншыя часы?

— Я не згодны са сцвярдзеннем, што гісторыя — гэта заўсёды сучаснасць, павернутая ў мінуўшчыну. Якраз савецкая гісторыя — прыклад кан'юктуршчы, гісторыя, якая зыходзіла з пэўных палітычных, сацыяльных, эканамічных дактрын і запартабоўвала дастасаванна да іх гісторыі.

— А хто звычайна больш грашыць кан'юктурнасцю: гісторыя ўвогуле ці тыя, хто яе піша?

— Больш за ўсё — палітыкі, якія ставяць гісторыю сабе на службу. Палітык заўсёды чакае "свайго" гісторыка, які будзе падтрымаць яму ў дудку.

Дарэчы, перапісваць гісторыю і цяжка, і адказна, бо ў той ці іншай форме застаюцца жыццёвыя погляды, якімі могуць нават "палохаць" новых даследчыкаў, выдаючы іх за своеасаблівыя аксіёмы, якія нельга пераасэнсоўваць. Але навука для таго і існуе, каб увесць час да нечага вяртацца, пераасэнсоўваць і тым самым набліжацца да вышэйшай ступені ведаў. Ды і пасюль мы зашораныя, не можам пазбыцца старых міфаў, што вельмі складана. Зведаў гэта і я.

— Лічыцца, што дакладная ацэнка, трактоўка гістарычных падзей магчыма толькі праз даволі працяглы тэрмін, калі ўжо практычна не застаецца жывых сведак падзей з іхнімі эмоцыямі. Ці згодны вы з гэтым?

— Я, відаць, згадзіўся б часткова. Нашы нашчадкі, хутчэй за ўсё, будуць больш ведаць пра наш час, чым мы, змогуць бліжэй падзіць да аб'ектыўнай ацэнкі. Мы ўсё ж такі ў сваім часе шмат чаго не можам зразумець, убачыць. Гэта, відаць, заканамерна. Пераасэнсаванне, наогул ўвайсці, збудаваць новыя канструкцыі — не так проста, ведаю з уласнага вопыту, калі даводзілася выходзіць на іншае разуменне з таго, якое сам жа і прадстаўляў у сваіх артыкулах ці падручніках. Мне здаецца, майму пераемніку сцвердзіць новую канцэпцыю лягчэй: ён не будзе звязаны тым, што было ў мяне, хаця і ён павінен ведаць ранейшае і не замоўчваць яго. З песні слова не выкінеш.

— У нас, на жаль, асэнсаванне ранейшых тэорый, канцэпцый больш зводзіцца да поўнага іх адмаўлення: маўляў, тады памыляліся, затое зараз усё — чыстая праўда. Ці не даводзіцца вам апраўдвацца перад маладымі такім чынам?

— Я не гавару, што я памыляўся. Я гавару, што мне прыходзілася тады нешта недамаўляць. І хаця часам разумеў больш, але ў мяне не было магчымасці раскажаць пра сваё разуменне. Канешне, мы крок за крокам усё ж такі выходзілі

на новыя ідэі, на новае разуменне, пашыралі абсяг таго, што падлягае вывучэнню.

— Зразумела, што тады існавала цэлая сістэма "табу". Але ці не здаецца вам, што і зараз існуе такая ж сістэма, толькі іншы "табу"? Мне здаецца, такая сістэма складаецца пры кожным палітычным рэжыме. Немагчыма мець пэўную, вызначаную палітычную сістэму і не мець адпаведнай сістэмы ідэалагічных і сацыяльных "табу".

— Я б тут з вамі не згадзіўся. Зараз, ва ўсялякім разе, нада мной нічога падобнага няма. Я што думаю, тое і гавару. Вось раней — так, я не мог напісаць тое, што хацеў. Мае вершы скарачаліся, не друкаваліся, я ведаў, што яны не ўбачаць шырокі свет.

Інашадумства існуе і сёння, але цяпер гэта ўспрымаецца нармальна: няхай будзе плюралізм. Асабліва ў навуцы. Навука толькі тады і навука, калі яна шматканцэптуальная. У нас у гісторыі павінна быць з дзесятак навуковых школ. А цяпер пакуль наогул, лічу, школы не акрэсліліся, пакуль толькі аўтары ёсць, а школ яшчэ няма. Але мы стаім на парозе стварэння школ, прынамсі ў літаратурнаму ўнёскам.

— У гісторыі ў нас, мабыць, можна было назваць "школай" Абэцдарскага? А больш няма!

— Калі казаць пра тых, хто вылучыўся пазней, можна ўгадаць Васіля Мясешку, вакол якога паявілася некалькі сапраўды заўважных гісторыкаў. Ёсць цікавыя навукоўцы і сярод маладых, але школай гэта яшчэ не назавеш. Наадварот, вось зараз пайшлі падручнікі па гісторыі: гэта калектыў аўтараў, не адна школа. Тут сабраліся і больш вопытныя, і менш вопытныя, з канцэпцыямі і гэткімі, і такімі. Карацей, школьныя падручнікі — гэта яшчэ не школа, хаця словы і збягаюцца. Але думаю, "школы" ў нас недзе не за гарамі, з'явіцца.

— Алег Антонавіч, я так разумею, вы згаджаецеся, што гісторыя (а мо гісторыкі!) у пэўным сэнсе абслугоўвае палітыку, ідэалогію, некаторыя сацыяльныя рэформы. Гэта вам бачыцца з'явай цалкам адмоўнай?

— Можна, не "абслугоўвае"... Да яе, да гісторыі, звачаюцца. І палітыкі, і шмат хто яшчэ. Калі ўжо выкарыстоўваць слова "абслугоўвае", то тады, калі мы гаворым пра гісторыю і нацыю, народ, дзяржаву. Гісторыя ў першую чаргу павінна фарміраваць светаразуменне, фарміраваць асобу чалавека, патрыёта.

— Да гэтага я, дарэчы, і вяла... Выхаваўчая функцыя гісторыі, мабыць, адна з найгалоўных. Каб ярчэй давесці да моладзі пэўныя духоўныя, культурныя каштоўнасці, ці магчыма нешта з мінулага — падзей, асоб — прыхарашыць, прыўзняць на шкале нацыянальных дасягненняў? Прычым выключна з высакароднымі мэтамі: дзеля карысці нацыі і дзяржавы.

— Вы гаворыце пра ідэалізацыю. Не, ідэалізаваць не трэба. Гісторыя дае столькі сапраўдных прыкладаў гераічнага і ідэальнага, што іх хопіць на ўсе педагагічныя захады.

— Але, можа, у нас, у беларускай дзяржаве, дзе нацыянальная самасвядомасць, нацыянальны гонар пакуль, мякка кажучы, не на самым высокім узроўні, такі падыход

некаторай ідэалізацыі падзей і беларускіх дзеячаў якраз і не пашкодзіў бы!

— Ведаецца, палітыкі — яны ўвогуле антыгісторыкі. Ленін — "новую" эру ў гісторыі адкрыў, а дагэтуль — пераадгісторыя. Мусаліні, увогуле, увёў лезапазачку з дваццаці трэцяга года. Чаму? Таму што гісторыя часта супраць іх. Канешне, каб зрабіць чалавека савецкім чалавекам, трэба было ў яго забраць ранейшую гісторыю і выхоўваць ад выбуху "Аўроры". Думаю, што мудры палітык — той палітык, які гісторыю паважвае, не баіцца яе, бо яна, гісторыя, вучыць. Што было — тое было, яго не выкінеш. Я пісаў пра Скарыну, "прайшоў" праз усе леталісы, скрозь усю літаратуру па гэтаму пытанню: і рускую, і польскую, і іншую... І, канешне, карціна можа быць неадпаводнай нашым суседзям: і ўсходнім, і заходнім, і паўночным, і паўднёвым... Таму што хапае фактаў, якія хачелася б нават і не ведаць. Але што ж, калі гэта было... Трэба ведаць, але гаварыць пра гэта з вялікім тактам. Я рыхтаваў даклад "Паляк вачыма беларуса" і прышоў да высновы, што недзе да XVI стагоддзя ў вачах беларуса паляк — вельмі добры суседз, з якім прыязны адносіны. У той час як адносіны з усходнімі суседзямі, расейцамі, былі больш складанымі, асабліва ў XVII стагоддзі... Вельмі многа крыві пралілося, вельмі многа. Завяршылася гэта для нас, беларусаў, па сутнасці, трагічна: з канцом Рэчы Паспалітай скончылася дзяржаўнасць Польшчы і скончылася дзяржаўнасць Вялікага Княства Літоўскага. А мы ж гэта былі — Вялікае Княства Літоўскае. Мы, нашы продкі! На жаль, са стратай дзяржаўнасці страціліся і памяць пра дзяржаўнасць, ранейшую гісторыю, пачалася гісторыя сельскай Беларусі, селяніна, якую ў савецкія часы мы толькі і прымалі за свой прэдадзень.

— Здаецца, якраз гісторыя Вялікага Княства Літоўскага сёння найбольш яскравы прыклад выкарыстання гісторыі з мэтай палітычнай кан'юктуршчы, з самых розных бакоў...

— Тут проста адбылася падмена тэрмінаў: нашы продкі называліся не так, як мы зараз. Нават яшчэ ў сярэдзіне XIX стагоддзя Мінск зваўся Мінск Літоўскі. А Брэст — Брэст Літоўскі. Былі літоўскія губерні — Ковенская, Гродзенская, Віленская. Гэта як вынік выхаду з Вялікага Княства Літоўскага. А беларускія значыліся — Магілёўская і Віцебская губерні. Пазней Павел І адмяніў слова "беларускі". Потым тое ж зрабіў Мікалай І. Нашы продкі былі літвіны. А літвін і літовец — зусім розныя з'явы, розная кроў.

Што зрабілі літоўцы ў 1918 годзе, калі падпісваўся Версальскі дагавор? Яны прывезлі акты Вялікага Княства Літоўскага на старабеларускай мове, дакументы, статуты: маўляў, вось у нас была дзяржава, і мы патрабуем яе аднаўлення. Што прывезлі тады бэнэраўцы, Антон Луцкевіч? Нічога ён не прывёз. Яны аб'явілі Беларускае Народнае Рэспубліку — перанеслі назву фактычна ўсходніх земляў. Хаця ў гэтым не яны былі першымі. Першым перанёс тэрмін "беларускі" на ўвесь абшар, дзе мы сёння жывем, Багушэвіч.

— Але копі будучы ламацца яшчэ доўга...

— Можна, і так. Бо блытаніны хапае. У Францыі мне давялося нават сутыкнуцца з тым, што Белую Русь атаясамлівалі з белгвардзейшчынай, белым рухам часоў грамадзянскай вайны.

Я цяпер не за тое, каб вяртаць нам назвы гістарычныя, зрэшты, мы ўжо ўсталяваліся. Надыйдзе час — і Еўропа, свет адкрыюць Беларусь.

— Можна, для таго каб гэта адкрыццё адбылося хутчэй, нам трэба сабіць крыху паварушыцца! Урэшце і некаторая доза нацыяналізму не пашкодзіла б!

— Асабіста я роўна шаную, паважваю і рускае, і польскае, і сваё беларускае. Наша Беларусь заўсёды, з XIX стагоддзя — поліэтнічная. І Крэўская, і Люблінская уніі ядналі і рабілі тую ж Рэч Паспалітую радзімай адначасова і палякаў, і беларусаў, і літоўцаў, і ўкраінцаў, і татар, і яўрэяў, і караімаў, і рускіх-старавераў, якія засялялі тады Налібокi, Паазер'е. Карацей, ёсць зжучанае разуменне Рэчы Паспалітай, як толькі польскай дзяржавы, і яно павінна быць пераадолена. Мне здаецца, яно паспяхова пераадоляецца з боку польскіх гісторыкаў, з боку польскай грамадскасці. Вось з боку рускай грамадскасці тое былое стаўленне да Рэчы Паспалітай, да Вялікага Княства Літоўскага, як толькі да польскіх, павінна быць скарэктавана. Ну час, які ўсё ж такі спрыяе аб'ектыўнаму пазнанню гісторыі, паставіць усе кропкі над "і".

— Але для краіны, якая фактычна яшчэ толькі спрабуе стаць на ногі, каб адчуць уласную моц, у першую чаргу, трэба больш пільна ўглядацца ў сябе!

— Я бы адназначна так не гаварыў. Хаця, думаю, прыярэтэт беларускай павінен быць бяспрэчным. Трэба перабіць гэта наша беларускае: "Ат, што мы..." Мы — не "ат што", мы — "вось што!". Але ж мы не забіраем прыярэтэтнасці і ў іншых нацыянальнасцяў на Беларусі. Тым не менш без прыярэтэтнасці беларускага мы прападзём. Калі мы не дамо сёння прыярэтэтнай дарогі нашай мове, беларускаму адраджэнню, будзе вельмі дрэнна. Прытым не важна, ці будуць размаўляць па-беларуску рускія ці татары: яны павінны зразумець, што гэты кавалачак зямлі, які завешча Беларусь, — іх радзіма, і на гэтай зямлі ім трэба жыць, дбаючы, вераць, ствараючы.

Наша беларускасць — яна ў самаўзвышэнні. Яна ніколі не стане фашызмам. Нас палохалі нацыяналізмам. Але нацыяналізм набываў адмоўны знак толькі ў бальшавікоў. Нацыяналізм — гэта нацыя, народ. Нас і сёння палыхаюць, што, напрыклад, Пазыняк прымусяць усіх размаўляць па-беларуску. Ды не аб прымусе тут размова ідзе! Прымусам нічога не зробіш, на прымусе нічога не пабудуеш. Наадварот: трэба, каб беларуская мова ўвайшла ў жыццё людзей усвядомлена, з радасцю пазнання, адкрыцця. Гэта святая павінна быць, а не прымус. Зразумела, немагчыма адправіць пяцідзесяці ці шасцідзесяцігадовага чалавека ў першы клас вучыць мову. Няхай ён размаўляе так, як размаўляў усё жыццё, але няхай ён розумам, сэрцам прыме і беларускае адраджэнне, адраджэнне той зямлі, на якой ён і яго дзеці жывуць.

— Але ж тым не менш ужо нарадзілася ідэя перагледзець новыя падручнікі па беларускай гісторыі, у якую зноў умешваецца палітыка.

— Ну, гэта проста несур'ёзна — павырываць старонкі з падручнікаў, здаць іх у макулатуру. Я лічу, што гэтыя падручнікі стварыў цвет нашай маладой інтэлігенцыі. Прытым кожны падручнік, пакуль убачыць свет, дзясатка рэцэнзій павінен атрымаць. Я ведаю, што іх канцэпцыі абмяркоўваліся і ў Літве, і ў Польшчы, і з рускімі, і з украінскімі навукоўцамі.

— Алег Антонавіч, але калі раней існаваў перагіб у бок "сялянскасці" беларускай гісторыі, то ці няма таго ж перагібу ўжо ў новых гісторыкаў у бок "шляхецкасці" нашай мінуўшчыны, што, дарэчы, таксама не ў малой ступені дыктуюцца некаторымі палітычнымі патрабаваннямі тых ці іншых партый!

— Я думаю, што ў нас усё было, як у людзей, а часам і не як у людзей. Ва ўсякім выпадку мы пачыналіся не як сельская нацыя. Увогуле Русь, Кіеўская Русь пачыналіся з гарадоў. І мы пачыналіся ў Полацку, Тураве... Шведы называлі нашыя землі, землі Кіеўскай Русі — "край гарадоў". Клас сялянства пачаў складацца ў XV, XVI стагоддзях. У перыяд Вялікага Княства Літоўскага мы былі нават "краем магдэбургскіх гарадоў". Што ўжо можна перабольшваць!

Іншыя справа пасля XVIII стагоддзя. Горад рабіўся чыноўніцкім, русеў, культура, на жаль, выцяснялася. Але і тады беларускасць жыла не толькі пад сялянскім страхом. Яна была і пад страхом месціча, і дробнага шляхціца, і нават буйнога...

— Як вам здаецца, ці існуюць сёння палітычныя сілы, якія жадалі б трактаваць беларускую гісторыю як пераважна сялянскую?

— Думаю, не. Гэта была трактоўка ленінская. Але на той момант Ленін меў усе падставы гаварыць пра "сялянскасць" нашай нацыі.

І ўсё ж такі тая шляхта, што існавала на Беларусі, была беларускай, яна нават на польскамоўе не перайшла. Са шляхецкага асяроддзя пайшлі і першыя дзеячы нацыянальнага адраджэння: Ян Чачот, Вярыга-Дарэўскі, Багушэвіч, Дунін-Марцінкевіч...

— Алег Антонавіч, і апошняе. Такім чынам, гісторыя не нагадвае вам згаворлівую даму на балі, якую хто запрашае, з тым яна і танцуе!

— Ні ў якім разе. Гэта дама сур'ёзная, дама разумная, дама прыгожая. Яна не з кожным танцаваць пойдзе, не.

Каго мне нагадвае гісторыя? Можна, маці. Маці, якая ўсё ведае. Не тая мадонна, якую маюць, а маці ў маршчынах, пакутніца, як гераіні Бывава.

— Здаецца, і сапраўды на нашай беларускай гісторыі ўвесь час ляжыць нейкі знак бяды...

— ...Ляжыць, праўда. Але знак бяды — гэта знак чалавечы, ён сведчыць, што мы ёсць. І можа веліч спазнання гэтай бяды ўрэшце нам і дапаможа.

— Але няхай бы ўжо сваім крылом і ўдача нам закрунула...

— Будзем спадзявацца, што так і атрымаецца.

Гутарку вяла
Галіна УЛІЦЕНАК.

[Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.]

Вельмі цікавыя маршруты па Нью-Йорку правёў з намі вялікі знаўца горада старшыня Беларуска-Амерыканскага Задзіночання Антон Шукелойць. З гонарам убачылі наш бел-чырвона-белы сярэд амаль 200 сцягоў незалежных краін свету каля будынка ААН. На жаль, у крамах было незлічона сувеніраў (у тым ліку сцяжкоў, бралок і сімвалаў) розных краін, апрача Беларускіх. Чаму гэта не хвалюе каля дзесятка нашых прадстаўнікоў у ААН і пасольства? Продаж сувеніраў — не толькі прапаганда, але і валюта дзяржаве. Каля знакамітай Уол-стрыт бачылі мемарыяльную дошку, прысвечаную чалавеку, які адкрыў у Нью-Йорку першую навучальную школу, але толькі спадар Антон і тыя людзі, якім ён гэта казаў, ведаюць, што той дзеяч быў беларусам. Безумоўна, не маглі не з'ездзіць на караблі да статуі Свабоды, чэрава якой набіта турыстамі — яны марудна на працягу 1,5 гадзіны уздымаюцца, адліваючы 354 прыступкі, да самай яе галавы, каб хвіліну глянуць адтуль на небаскробы Нью-Йорка.

Цікавыя размовы пра жыццё беларусаў у Амерыцы, пра навуку і культуру адбыліся з прафесарам хіміі Нью-Йоркскага гарадскога ўніверсітэта, кіраўніком танцавальнага ансамбля "Васілёк" Алай Орса-Рамана, прафесарам Фрэнкіам Рамана, з вядомым гісторыкам, журналістам і грамадскім дзеячам Янкам Запруднікам, мастачкай Галінай Русак, прэзідэнтам Беларускага Кангрэсавага Камітэта Амерыкі Расціславам Завістовічам, Паўлінай і Яўгенам Сурвіламі, Алексам Сільвановічам і многімі іншымі.

Спадарыня Ала на наша пытанне: "Чаму ў Амерыцы так многа вельмі тоўстых людзей?" адказала проста: "У нас праблема з харчаваннем!" І праўда праблема: на кожным кроку ці рэстаран, ці кафэ, ці яшчэ якія-небудзь харчэўні, у якіх вельмі смачна і каларыйна кормяць. Асабліва папулярныя такія, у якіх так званы "шведскі стол" — заплаціў і еш, што хочаш і колькі хочаш. Усоды прадаюцца недарагія розныя арэшкі, семкі (якія мо лущаць), чыпсы і г.д., якія многія амерыканцы ўвесь час жуюць. Мы падумалі: "Вось нам бы такую праблему!"

Адбыліся нашы сустрэчы і выступленні з мноствам пытанняў пра жыццё на Беларусі ў фундацыі імя П.Крэчэўскага (Нью-Йорк), у Саўт-Рыверы, а затым у Кліўлендзе, Чыкага. Наведалі беларускія царквы (а іншы раз слухалі службу) у Нью-Брансуіку, Саўт-Рыверы, Кліўлендзе, Чыкага (уніяцкую і праваслаўную), Таронта. Пакланіліся праху суайчынікаў на беларускіх могілках у Саўт-Рыверы і Кліўлендзе — акуратныя, дагледжаныя, з надпісамі па-беларуску.

Мне асабліва цікава было сустрэцца і пагаманіць з Антонам Адамовічам (жыве зараз у вельмі ўтульным доме для састарэлых пенсіянераў у Нью-Йорку), Інай Рытар (Каханоскай) — пісьменніцай, псеўданім Аляксандра Саковіч (Кліўленд), сёстрамі Ірэнай і Людвікай Будзькамі (Чыкага), якія добра ведалі майго дзядзьку Максіма Гарэцкага.

Васіль Мельяновіч — вядомы грамадскі дзеяч, заснавальнік кампаніі "Беларуска-Амерыканская інфармацыйная служба" для спрыяння прафесійным

ДА СУАЙЧЫННІКАЎ НА ДРУГІ БОК ЗЯМЛІ

і эканамічным кантактам Амерыкі і Беларусі — з вялікай прыязнасцю пазнаёміў нас як з "аднапавярховай" Амерыкай (Ганновер і іншыя гарады), так і са сталіцай — Вашынгтонам, дзе мы з прыемнасцю наведвалі "сваё" беларускае пасольства. У гарадах, вёсках і на фермах — утульныя хаты-катэджы, вакол абвазакі чыстыя зялёныя газоны з падстрыжанай травой (маленькімі трактарамі стрыгуць амаль раз у тыдзень), каля дома 3-4 аўтамабілі для кожнага члена сям'і (яны неабходныя, бо грамадскі транспарт, апрача вялікіх гарадоў, ездзіць рэдка). Здзіўляюць гандлёвыя цэнтры з велізарнымі магазінамі (прадуктовымі, прамтаварнымі, будаўнічымі, аўтамабільнымі, канцэптарскімі і іншымі), у якіх можна купіць ці заказаць усё, што патрэбна, і ў якіх няма ніякай чаргі. Часта сустракаюцца жоўтыя "школьныя аўтобусы", якія воззяць у школу тых дзетак, якія жывуць больш чым за 1 мілю ад школы, ім поўны прыярытэт на дарогах. Каля дамоў — невялікія паштовыя скрынкі, праз якія можна як атрымаць, так і паслаць карэспандэнцыю і якія не паліць і не ломіць, як у нас. На многіх не толькі афіцыйных, але і прыватных дамах разьняецца амерыканскі сцяг, бо большасць жыхароў (і гэта гаворыцца з гонарам) — "нацыяналісты", што тут разумеюцца, як патрыёты. Выклікаюць заўдасць адносіны да інвалідаў: усоды пра іх памятаюць, і таму ёсць розныя каласы, спецыяльныя туалеты, сцэжкі, прыступкі ў аўтобусах і г.д. Гэтыя людзі адчуваюць сябе нармальна, актыўна жывуць і валіць смела ўсоды вандруюць.

Уразіў беларускі культурна-асветніцкі цэнтр "Полацк" у Кліўлендзе — вялікі будынак на краі прыгожага зялёнага парку з сажалкай у нізін, які нам з гонарам паказалі Янка Ханенка, Кастусь Калоша і інш. Тут мы прынялі ўдзел у службе ў царкве і ў пікніку, які амаль кожны тыдзень спраўляюць беларусы Кліўленда. Чулі зладжаны царкоўны хор пад кіраўніцтвам К.Калошы і цудоўныя песні ў выкананні многіх удзельнікаў хору "Васілёк" пад кіраўніцтвам Вольгі Лукашэвіч. З апетытам пакаштавалі смачную беларускую ежу, прыгатаваную нястомнай Евай Яраховіч. Сустрэліся з сучасным эмігрантам: баяніст-віртуоз, які бліскача выконвае розныя рэчы ад класікі да частушак. Не можа знайсці працу па спецыяльнасці (зарабляў мыццём посуду ў рэстаране, зараз беспрацоўны), і таму ўвесь час вялікі сум у вачах, якія зноў святлююць толькі тады, калі ён бярэ ў рукі баян. Янка Раковіч звязіў паглядзець адно з цудаў свету — Ніягарскі вадаспад.

З Чыкага і яго мэрыяй нас пазнаёмілі Вера і Вітаўт Рамукі, якія бяруць актыўны ўдзел у грамадскім жыцці: кожны год адзначаюць свята абвясчэння незалежнасці БНР (у гэты дзень каля мэрыі Чыкага, як і ў некаторых іншых гарадах Амерыкі, уздымаецца беларускі сцяг), на Каляды робяць беларускую ёлку і г.д. Брат Веры — Нікодэм

Жызнеўскі ўзяў у нас інтэрв'ю для радыё, бо адзін раз у тыдзень вядзецца 10-хвілінная перадача на беларускай мове. З дзейнасцю Беларуска-Амерыканскай Нацыянальнай Рады і беларускай праваслаўнай царквы Св. Юрыя пазнаёмілі нас Міхась Каленік і Мікола Латушкін.

Зноў "аднапавярховай" Амерыцы мы больш падрабязна убачылі ў Гранд-Рапідс, дзе нас гасцінна прынялі Вера і Мікола Прускі. Апошні ў сваёй хаце мае маленькую друкарню, выдаў шэраг беларускіх кніг, а зараз адзін рэгулярна выдае газету "Беларускі дайджэст", многа аддае сіл у Цэнтры гуманітарнай медычнай дапамогі, у тым ліку і Беларусі.

У Таронта (Канада) адбылася 21-я сустрэча беларусаў Паўночнай Амерыкі, якую арганізавалі Згуртаванне беларусаў Канады і Беларуска-Амерыканскае Задзіночанне пад дэвізам: "За незалежную і дэмакратычную Беларусь". Сустрэча адбылася ў Беларуска-амерыканскім рэлігійна-грамадскім цэнтры (царква Св. Кірылы Тураўскага) і гатэлі Трумф Говард Джонсан. У першы дзень абмяркоўвалі наступныя тэмы: генцыд у Куропатах; каардынацыя намаганняў за здабыццё незалежнасці і дэмакратыі Беларусі; узаемадзеянне паміж старэйшым і маладым пакаленнямі; справа дапамогі ахвярам чарнобыльскай бяды; нашы захавы перад уладамі Канады і Злучаных Штатаў, што да іхняга спрыяння дэмакратычнаму працэсу і вольнарыначным рэфармам у Беларусі. На другі дзень адбыліся літургія, якую правёў архіепіскап Мікалай, потым пленарны сход і канцэрт, а ўвечары — сяброўская вечарына. Мерапрыемствы прайшлі пад кіраўніцтвам Міколы Ганько — старшын Згуртавання беларусаў Канады. Апрача нас, у сустрэчы ад Беларусі прынялі ўдзел прадстаўнікі БНФ Валлянціна Трыгубовіч і народны дэпутат Вяроўнага Савета рэспублікі Алесь Шут, а таксама былі старшыня Рады ЗБС "Бацькаўшчына" Яўген Лецка. Былі атрыманы прывітанні ад губернатора штата Агаё і ад некаторых грамадскіх арганізацый ЗША і Беларусі. На жаль, ні прадстаўнікоў урада Беларусі, ні прывітання ад іх не было. На пленарным сходзе, які вельмі добра вяла Алесь Кіпель, выступілі М.Ганько, А.Шукелойць, Я.Сажыч (старшыня Рады БНР), А.Шут, Р.Гарэцкі, Я.Запруднік, В.Кіпель. Канцэрт адбыўся сіламі жаночага хору "Васілёк" (з дапамогай Кастуся Калошы і Анатоля Лук'ячыка), салістаў Вольгі Лукашэвіч, Любы Сергіевіч і Ларысы Зэльмашэнка.

Былі прыняты тры галоўныя дакументы: рэзалюцыя, заява пра палітычнае палажэнне на Беларусі і прывітанне Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Аляксандру Лукашэнку. Сход завяршыўся спяваннем беларускага нацыянальнага гімна "Мы выйдзем шчыльнымі радамі".

На вярце частавалі нас смачнымі стравамі беларускай кухні з амерыканскім ухілам, якія падрыхтавалі нашы грамадзяны

канадскія жанчыны-беларускі на чале з Марыяй Ганько.

Пасля сустрэчы, але ў яе рамках пад кіраўніцтвам Раісы Жук-Грышкевіч і айца Аляксандра Надсона адбылося паломніцтва да Беларускага Крыжа ў прашчы ў Мідлендзе.

З дапамогай М.Ганько мы разам з А.Шутам змаглі наведваць у Рычманд-Хіл (каля Таронта) Іоркскі цэнтральны шпіталь — паліклініку разам з бальніцай, якая абслугоўвае Іоркскі раён. Па абсталюванню, камп'ютэрызацыі, абслугоўванню лепшую бальніцу цяжка ўявіць. Наша так званая лекамісія не вытрымлівае ніякага параўнання і выглядае, як самая ўбогая ўстанова. Цікава, што ў шпіталі дапамагаюць у якасці нянек і іншых падсобных супрацоўнікаў дзяржавы хворыя добраахвотнікі, якія адзеты ў спецыяльныя ружовыя халаты. Хуткая дапамога так арганізавана ў раёне, што праз 3-5 хвілін яна прыязджае па выкліку.

Пасля вяртання ў ЗША Раіса Станкевіч (дачка вядомага літаратуразнаўцы і грамадскага дзеяча Станіслава Станкевіча) адвезла нас у мейсцячка Эленвіл у Кітсільскіх гарах, дзе мы на дачы "Родны Кут" правалі незалежныя два дні разам з Юліяй і Паўлам Андрусчынамі — бацькамі вядомага спевача Данчыка, яго бабуйля Янінай Каханоскай, Элеанорай і Лёняй Нормыкамі, Антонам Шукелойцем, суседзямі-ўкраінцамі. Прыгожая мясцовасць, чыстае ваветра і цудоўныя песні Данчыка па магнітафону спрыялі сяброўскай гамонцы на розныя тэмы. Давялося пабыць у гасцях у Вольгі і Масея Сяднёвых, у якіх слухалі вершаваныя і празаічныя словы Масеевы, елі смачную Масееву кашу і дэжалі салёным паветрам Атлантычнага акіяна, няспешна крочамі босымі нагамі па мяккаму пяску і пяшчотнай вадзе.

Хочацца перадаць самую шчырую сардэчную падзяку ўсім беларусам ЗША і Канады, з якімі мы бачыліся, за надзвычай цёплую сустрэчу. Дзякуючы ім, мы за акіянам адчувалі сябе спакойна і добра, як на Бацькаўшчыне. Было прыемна і радасна сустракацца з суайчынікамі, якія так цудоўна захаваў чысціню беларускай мовы, замішаванне і любоў да Бацькаўшчыны, да беларускасці. Якія складаныя і цяжкія лёсы напаткалі большасць беларусаў! Рэаліі жыцця перавысілі ўсе самыя фантастычныя прадуму! Мы з цікавасцю знаёміліся з вялікімі здабыткамі беларускага замежжа, з яго культурай, якія павінны зліцца ў адзінае рэчыва агульнай беларускай культуры. Мы адчулі, што большасць беларусаў, з якімі мы сустракаліся, гатовы разам з намі аддаць свае сілы дзеля ўсеагульнага адраджэння Беларусі і перш-наперш стварэння самастойнай дзяржавы. У гэтай справе нашы суайчыннікі могуць многа дапамагчы не толькі прапагандай Беларусі на ўсіх узроўнях, але і сваім уплывам на ўрады краін, дзе яны жывуць, спрыяючы правільнай іх палітыцы ў адносінах да Беларусі, дапамага-

ючы эканамічным накірункам дзейнасці, арганізуючы сумесныя праграмныя структуры, і г.д. Тут неабходна агульнае супрацоўніцтва пасольстваў, прадстаўнікоў Беларусі ў ААН, а таксама розных дзяржаўных і грамадскіх арганізацый Бацькаўшчыны з беларускімі эмігрантамі.

Мы убачылі, што ў беларусаў замежжа таксама існуе многа праблем. На жаль, адсутнічае адзінства паміж сабой — раз'ядноўвае прыналежнасць да розных рэлігійных напрамкаў, да прыхільнікаў БНР ці БЦР, да крывічоў ці замежнікаў і г.д. Як і на Беларусі, няма адзінства ў дэмакратычных рухах і партыях, якія так і не змаглі аб'яднацца на выбарах Прэзідэнта. Асабістыя амбіцыі перамаглі і нанеслі вялікія страты ў здзяйсненні беларускай нацыянальнай ідэі. Няўжо так здарыцца і пры новых выбарах у Вяроўны Савет Беларусі? У ЗБС "Бацькаўшчына" Я.Лецка таксама вядзе раскольную працу: паціхеньку ад Рады стараецца стварыць альтэрнатыўную "Бацькаўшчыне" структуру — Згуртаванне беларусаў Наваградчыны, куды заклікае і ўсіх беларусаў свету.

Узнікаюць важныя пытанні аднаўлення беларускага замежжа ў Паўночнай Амерыцы — патрэбны маладыя сілы. Неабходна падрыхтаваць і сваячасна наслужыцеляў для амерыканскіх царкваў. Не менш важна захаваць архівы. Найважнейшыя матэрыялы, відэа, трэба перадаць на Бацькаўшчыну, але нядрэнна мець і апорныя архіўныя пункты — магчыма, у Гайнаўцы для Еўропы і ў Кліўлендзе для Амерыкі. Абмяркоўвалася думка пра стварэнне Саюза беларускіх медыкаў. Вельмі карысны абмен студэнтамі, навукоўцамі, камерсантамі, арганізацыя ўзаемаагульнага турызму, летнікаў, выстаў, канцэртаў, сустрэч дзеячаў культуры і навукі і г.д. Эмігранты могуць дапамагчы ў розных міжнародных мерапрыемствах, у тым ліку і спартыўных (напрыклад, у правядзенні Алімпійскіх гульняў, якія ў 1996 годзе адбудуцца ў ЗША) і г.д. Неабходна прыцягваць беларускіх эмігрантаў да напісання артыкулаў для энцыклапедыі, наладзіць абмен друкаванай літаратурай, арганізаваць магчымае падпіскі на розныя выданні Беларусі і г.д.

Каб дайсці нас, усім беларусам, — і на Бацькаўшчыне, і ў замежжы — да сапраўднай Беларусі, патрэбна аб'яднанне сілаў на шляху нацыянальнага адраджэння Беларусі.

Вярталіся мы на Радзіму поўныя ўражанняў, карысных назіранняў, прапаноў, з больш яснымі перспектывамі ў працы ЗБС "Бацькаўшчына". У вялікім кантрасце з аэрапортамі ЗША, Канады, Ірландыі, якія поўныя людзей, розных магазінаў, рэстаранаў, кафэ, Мінскі аэрапорт сустрэў цішыняй і пустэчай мармуровых залаў... Дарэчы, страшна дрэнныя сэрвісы, антысанітарны стан нашых туалетаў проста адлужваюць ад паездак на Беларусь замежных турыстаў, у тым ліку нават нашых суайчынікаў. Так мы губляем турызм, а з ім багацце і прыцягальнасць краіны. Аб гэтым таксама былі размовы з многімі беларусамі замежжа. Разам з імі, прыляцеўшы на Беларусь, мы падумалі: "О, Беларусь! Калі ж ты станеш па-сапраўднаму культурнай, багатай, цывілізаванай дзяржавай? Ці дачакаемся мы таго часу, для набліжэння якога мы гатовы зрабіць усё, што можам, не шкадуючы сіл і намаганняў?"

Радзім ГАРЭЦКІ,
прэзідэнт ЗБС "Бацькаўшчына".

ПІСЬМЫ З-ЗА МЯЖЫ

Рэдактару газеты "Голас Радзімы".
Паважаны Вацлаў Генрыхавіч! Цэнтр культуры імя Максіма Горкага ў Мантэвідэо (Рэспубліка Уругвай) аб'ядноўвае беларусаў, рускіх і ўкраінцаў.
Ад імя дырэктары нашай арганізацыі мы вельмі ўдзячныя за ўвагу да нас. Нягледзячы на ўсе цяжкасці, якія перажывае на-

ша радзіма, на працягу ўсіх гадоў, што існуе наша арганізацыя, мы атрымліваем вашу газету "Голас Радзімы". Раней ішлі і іншыя выданні: часопісы, кнігі, нават фільмы і музычныя запісы на нашых родных мовах. Яны і зараз захоўваюцца ў нашай бібліятэцы. На сённяшні дзень "Голас Радзімы" — адзіная

газета, якую мы атрымліваем з былога СССР. Мы ёй вельмі рады, а вам выказваем за яе шчырую падзяку. Газету з задавальненнем чытаюць не толькі беларусы, але і рускія, і ўкраінцы, якія сочаць за падзеямі ў іх родных мясцінах.
Мы выказваем сваё пажаданне, каб усе народы жылі ў згодзе і каб паміж сла-

вянамі не было таго падзелу, які вядзе да пагаршэння адносін.

Па даручэнню Цэнтра культуры
Д.ХАЛОШЧЫНА, В.ТАШЭНДЭ, В.КАЧУБЕЙ
(усяго 11 подпісаў).
Уругвай.

Тады ж Канфедэрацыя выдала Універсал, у якім заклікала розныя арганізацыі далучыцца да яе, і прапанавала прыняць поўнай дзяржаўнай незалежнасці Беларусь і Літвы. Гэты Універсал сведчыць, што погляды віленскіх беларускіх дзеячаў у параўнанні з 1905 годам істотна змяніліся. Тады ўсе грамадаўцы і не ўяўлялі сабе Беларусь па-за складам будучай дэмакратычнай федэратыўнай Расіі. Больш таго, ліберальная група на чале з Вацлавам Ластоўскім, якая мела назву “Сувязь (Саюз) Незалежнасці і Непадзельнасці Беларусі”, увогуле адмаўлялася ад усялякіх саюзаў, у тым ліку і з літоўцамі. Яна выступала за поўную дзяржаўную незалежнасць і тэрытарыяльную цэласнасць Беларусі ў яе этнаграфічных межах. З усіх суседніх народаў “Сувязь” давярала толькі украінцам, якія заўсёды адносіліся да беларусаў справядліва. Але беларускія лібералы -- князь Вінцэнт Святаполк-Мірскі, барон Казімір Шафнагель, ксёндз Уладзіслаў Талочка, якія падтрымлівалі праграму В.Ластоўскага, не маглі паразумецца з беларускімі сацыялістамі на чале з братамі Луцкевічамі. Не зацікавілі і паміж нацыяналістамі. Паліякі навазвалі ідэю ўзнаўлення Рэчы Паспалітай. Але галоўнае, што Канфедэрацыя не знайшла падтрымкі ў немцаў, а таму і хутка распалася.

ВЫХАД НА МІЖНАРОДНУЮ АРЭНУ. У 1916 годзе віленскія нацыянальныя дзеячы прадстаўлялі Беларусь (як заходнюю, так і ўсходнюю) на канферэнцыях народаў Расіі ў Стакгольме (Красавік) і Лазане (чэрвень). Упершыню на міжнародным узроўні беларусы

ставілі пытанне аб сваёй будучай палітычнай самастойнасці і выказалі разам з іншымі паднявольнымі народамі рашучае жаданне пазбавіцца ад прыгнёту расійскіх улад. Дэлегаты Стакгольмскай канферэнцыі ў тэлеграме да прэзідэнта ЗША В.Вільсана малілі аб дапамозе і абароне ад знішчэння. Іх імкненне, аднак, не ўзбудзіла зацікаўленасці ні ў Амерыцы, ні ў Еўропе.

ЛІТОЎСКИ ЭКСПАНСІЯНІЗМ. А нямецкія ўлады былі ўвогуле незадаволены незалежнасцю пазіцыяй кіраўніка беларускай дэлегацыі на Лазанскай канферэнцыі Івана Луцкевіча. Акупанты схіляліся да думкі стварыць асобную дзяржаву толькі для літоўцаў. А гэта паспрыяла стварэнню ў студзені 1917 года Літоўскай Тарыбы (Савета) і надало смеласці літоўцам выказаць прэтэнзію на беларускія землі, што знаходзіліся ў складзе Обэр Оста. Магчыма, стварэння супольнай беларуска-літоўскай дзяржавы знікала. Беларускі клуб вынес рэзалюцыю пратэсту супраць тэрытарыяльных дамаганняў Тарыбы і патрабаваў, каб нямецкія ўлады дазволілі правесці ў Вільні беларускую нацыянальную канферэнцыю для ўтварэння свайго прадстаўнічага органа па прыкладу літоўцаў, але безвынікова.

23.2 Пад расійскім военным ярмом

БЕЖАНСТВА -- ТРАГЕДЫЯ НАРОДА. Адступленне рускіх войск у 1915 годзе суправад-

жалася перамяшчэннем на ўсход соцень тысяч людзей, пераважна жанчын, дзяцей і старых. Па прыкладных падліках, з тэрыторыі Беларусі выехала і выйшла ў глыб Расіі каля 2 мільёнаў чалавек. Людзі ратаваліся ад ваеннага тэрору. Многія з іх зрываліся з наседжаных гнёздаў па загаду ваенных улад. Чамусьці лічылася ганебным для мірных жыхароў заставацца пад нямецкай акупацыяй, як быццам расійская была лепшай. У некаторых мясцінах казакі, што адступалі апошнімі, палілі вёскі і мястэчкі ды гналі беларусаў і яўрэяў на ўсход амаль што з пустымі рукамі. Па трактах цягнуліся велізарныя абызы. У дарозе здараліся эпідэміі. Бежанскі шлях лёгка можна было пазнаць па тых капцах-магілах, што насыпаліся з двух бакоў ад дарогі.

Табары бежанцаў асядалі вакол маёнткаў, чыгуначных станцый і ў гарадах прыфрантавой паласы. Царскія ўлады спрабавалі выкарыстаць танныя рабочыя рукі бежанцаў на пабудове ваенных аб'ектаў, на ваенных прадпрыемствах і ў панскіх маёнтках. Працаздольныя яшчэ маглі зарабіць нейкую капейку. А слабыя і хворыя гадалі ды паміралі. Становішча бежанцаў у прыфрантавой паласе мала чым адрознівалася ад ваеннапалонных. Гэтая галодная і абяздоленая маса была небяспечнай для мясцовых улад, і яны стараліся расцерашыць людскія скопішчы па ўсёй імперыі. У розных гарадах Расіі закладваліся бежанскія камітэты дапамогі ахвярам вайны. Будаваліся баракі, харчавальныя пункты, раздаваліся харчовыя пайкі і грашовая дапамога.

ВАЕННАЯ МАБІЛІЗАЦЫЯ. Нацыянальны генфонд беларусаў падрываўся не толькі бежанствам, але і татальнымі мабілізацыямі ў расійскае войска. З падуладных цару тэрыторый (Мінская, Магілёўская і Віцебская губерні) у армію было забрана 633,6 тысячы чалавек -- больш паловы працаздольных мужчын. Сялянскія сем'і заставаліся без карміцеляў. Не было каму засеяць поле. Асобныя надзелы пуставалі, што даўно ўжо не здаралася на нашай зямлі.

ВЫНІКІ ДЭМАГРАФІЧНЫХ ЗРУХАЎ. Сярод вайскоўцаў і бежанцаў апынуліся амаль усе найбольш актыўныя, адукаваныя і нацыянальна свядомыя людзі. Ваіна выштурхоўвала іх з Бацькаўшчыны і раскідала па ўсяму свету. Затое месца беларусаў займалі расійцы. Яны зганяліся ў беларускую прыфрантавую паласу ў якасці вайскоўцаў, рабочых ваенных прадпрыемстваў, усемагачымых ураднікаў. Гэтыя дэмаграфічныя змены вызначалі потым у значнай ступені далейшы лёс беларускага народа, бо аслаблялі яго нацыянальна-вызваленчы рух і ўзмацнялі тут прарускія паднявольныя настроі.

ЖЫЦЦЕ ПРЫФРАНТАВОЙ ВЁСКИ. 1915 год паклаў пачатак татальнаму руінаванню гаспадарчага жыцця на Беларусі і невыносным пакутам яе жыхароў. Восенню да капання акапаў, рамонту дарог і мастоў было прыцягнута практычна ўсе працаздольнае насельніцтва прыфрантавых Мінскай і Віцебскай губерняў. Пусцелі вёскі. Людзей бралі, незважаючы на пільныя сельскагаспадарчыя работы. З пачаткам дажджоў і халадоў мабілізаваным работнікам не бы-

Захар ШЫБЕКА

ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ У ХІХ - ХХ СТАГОДДЗЯХ

(РАЗДЗЕЛЫ

3 НЕНАДРУКАВАНАЙ КНИГІ)

ло дзе прытуліцца, абагрэцца. Дрэннае харчаванне і невыносныя ўмовы працы прыводзілі да эпідэмічных захворванняў. Людзі паміралі як мухі. Летам 1916 года працоўная мабілізацыя паўтарылася. Дадавалася і Магілёўскай губерні. Менавіта сюды, у яе адміністрацыйны цэнтр -- Магілёў, перабралася з Баранавіч Стаўка Вярхоўнага галоўнакамандуючага. Прыдняпроўе поўнілася вайсковымі рэзервамі, інтэнданцкімі службаў, рознымі спекулянтамі, якія нажываліся на народным горы. Як і нямецкія, расійскія вайсковыя ўлады бязлітасна абіралі беларускіх сялян. У выніку бясконцых рэквізіцый вайскоўцы пазбаўляліся коней, буйной рагатай жывёлы, збожжа, фуражу, а самі гадалі.

АБВАСТРЭННЕ АГРАРНЫХ АДНОСІН. У буйных землеўладаннях не хапала рабочых рук. Вайсковая адміністрацыя зганяла сялян на панскія палеткі, як на вайсковую павіннасць. Буйныя землеўладальнікі дамагаліся права выкарыстоўваць у сваіх маёнтках ваеннапалонных, але тыя адпраўляліся на працу да расійскіх памешчыкаў ва унутраныя губерні Расіі. І ўсё ж панам, у адрозненне ад сялян, жылося няблага. Яны нажываліся на ваенных пастаўках і на спекуляцыі прадуктамі харчавання. Гэта абвастрала сацыяльную напружанасць у вёсцы. На правах асноўных абаронцаў цара і айчыны сяляне адкрыта карміліся за кошт панскага добра -- рабілі парубкі і патравы, а часам і прамыя захопы ды грабязы. Ваіна не давала мажлівасці зарабіць ды пракарміць сябе. Ваіна штурхала да пераразмеркавання ўжо назапашанага. Зна-

чыць, вёска зноў падштурхоўвалася да ідэй рэвалюцыйнага сацыялізму, а праваслаўнае сялянства зноў уставала сцяной на шляху каталіцкага панства да вяртання на нацыянальную глебу.

СТАН ПРАМЫСЛОВАСЦІ. Каля 1/3 фабрычна-заводскіх прадпрыемстваў Беларусі былі эвакуіраваны або дэманціраваны. Астатнія -- мілітарызаваліся. На ваенныя заказы пераходзілі тэкстыльныя, швейныя, гарбарныя, абутковыя, хлебапяркара-схарныя, лесапільныя, тытунёвыя, хімічныя і іншыя прадпрыемствы. Прамысловыя спажывецкія тавары амаль не вырабляліся. Праўда, гэты дэфіцыт кампенсаваўся рамеснымі вырабамі.

ПРЫФРАНТАВЫ ГОРАД. У гарадскіх цэнтрах ваеннай Беларусі пачалося невядомое раней шалёнае жыццё. За кошт вайскоўцаў і бежанцаў колькасць гарадскога насельніцтва павялічвалася ўдвая, а то і болей. Калі ў 1914 годзе ў Мінску жыло 100 тысяч, то ў 1915-м ужо 250 тысяч чалавек. Адпаведна гэтай амаль удвая ўзрастала і квартплата. Царскі ўрад не змог забяспечыць надзейнасць чыгуначнага транспарту. Ён ледзь спраўляўся з ваеннымі перавозкамі. Падвоз тавараў для цывільнага насельніцтва, і ў першую чаргу прадуктаў харчавання, рэгулярна зрываўся. Гараджане першымі зведзілі, што такое голад, спекуляцыйныя цэны, бясконцыя чэргі і штодзённыя пахаванні нябожчыкаў. Сярэдняя намінальная зарплата тут была ў 1915 годзе ніжэйшай за агульнарасійскі ўзровень амаль напалову. Ва ўмовах ваеннага становішча і панавання органаў палітычнай бяспекі ды мілітарнай контрразведкі з працоўных можна было здэкавацца з

упэўненасцю, што любы іх пратэст будзе жорстка задуманы.

І зусім па-іншаму жылося ў фешэнебельных кварталах. Прыфрантавыя гарады прыцягвалі гандляроў, артыстаў, шулераў, прастытутак з усёй імперыі. Тут хаваўся ад ваіны багацеі, тоўпіліся афіцэры штабоў і тылавых часцей. Гатэлі былі перапоўнены. Грошы давалі мажлівасць хоць на імгненне забыцца аб ваіне. Якраз тады і пачыналася мастацтва эстрады. Адзін за адным адкрываліся кафэшантаны з шансанеткамі і малапрыстойным канферансам, а таксама кабарэ на парыжскі манер з агоньнімі танцоркамі, якія хвацка выконвалі модныя тады чачотку, чарльстон, танга і канкан. Паўсюдна: на рэстараннай эстрадзе, у вайсковых казіно, гарадскім тэатры, кінатэатрах перад пачаткам сеансаў -- пад гітару гучалі рамансы і песні.

МІНСКІ ЦЭНТР АДРАДЖЭННЯ. Мінск не вылучаўся ў гэтым сэнсе сярод іншых прыфрантавых гарадоў. Тым не менш менавіта тут у гады першай сусветнай вайны пачаў фарміравацца другі пасля Вільні цэнтр беларускага адраджэння. Ён сілкаваўся беларускім бежанствам, якое адразу ж павялічыла ўдзельную вагу беларусаў сярод мінчан ды і жыхароў іншых гарадоў Беларусі. Яшчэ летам 1915 года ў Мінску адкрылася Беларускае таварыства па аказанню дапамогі пацярпелым ад ваіны, якое аб'ядноўвала 50 чалавек. Яно арганізоўвала для бежанцаў начлежныя прытулкі, платныя і бясплатныя стаюўкі, выдаткоўвала грошы, дапамагала ў працаўладкаванні. Усе супрацоўнікі таварыства на чале з адвакатам В. Чаусавым харчаваліся ў платнай стаюўцы, што месцілася каля Чырвонага касцёла. Яна ат-

рымала назву “Беларуская хатка”. Сюды часта прыходзілі беларускія пісьменнікі Змітрок Бядуля, Ядвігін Ш., А. Паўловіч, Ю. Фарботка, Ф. Шантыр, Зоська Верас (Людвіка Сівіцкая), тэатральныя дзеячы У. Галубок, У. Фальскі, архітэктар Л. Дубякоўскі. Фактычна гэта быў мінскі клуб творчай беларускай інтэлігенцыі, якая нелегальна ладзіла для бежанцаў вечарынкi-суботнікі. Збіраліся маладыя хлопцы, дзяўчаты, перад якімі з лекцыямі і сваімі вершамі часта выступалі Максім Багдановіч. А ён прыехаў у Мінск восенню 1916 года. Менавіта тут, у “Хатцы”, упершыню прагучала і яго бес-смартная “Пагона”.

БЕЛАРУСКАЯ СПРАВА І ЯЕ МЕЖЫ. Умовы для беларускага руху пад царскім ярмом былі непараўнальна горшымі, чым пад нямецкай акупацыяй. Царскі ўрад дазваляў толькі беларускія камітэты дапамогі бежанцам ды і то з вялікай неахвотай. На яго думку, беларусы нічым не адрозніваліся ад жыхароў Тульскай ці Пензенскай губерняў, і таму ніякіх сваіх нацыянальных арганізацый ім не патрэбна. Аж да 1917 года на тэрыторыі Беларусі, не занятай немцамі, не выходзіла ніводная беларуская газета. Толькі ў Петраградзе восенню 1916 года з’явіліся невялічкія штотыднёўкі “Дзяньніца” (рэдактары З. Жылуновіч, Э. Будзька) і “Swietac” (“Светач”), ды і тыя ў пачатку 1917 года прыпыніліся.

Чым болей доўжылася ваіна, тым большае ўсенароднае незадавальненне яна выклікала. Ва ўсіх бядотах -- паражэннях на фронце, гаспадарчай разрусе, транспартным крызісе, узростаючым голадзе -- абвінавачваўся царызм. І ён таго заслугоўваў.

"МАЛЕВІЧ. "УНОВИС". СУЧАСНАСЦЬ"

Пад такой назвай з 20 жніўня па 15 верасня ў Віцебску праходзіў Першы міжнародны пленэр, прысвечаны памяці Казіміра Малевіча. Пасля дзіцячага Рэпінскага і Першага Шагалаўскага ён стаўся трэцім па ліку пленэрам, наладжаным у Віцебску на працягу аднаго года. Інтэнсіўнасць мастацкага жыцця горада апошнім часам здзіўляе многіх. Аднак прычыну гэтай з'явы можна акрэсліць дастаткова проста: у Віцебску зараз актыўна ідзе працэс засваення ўласнай культурнай спадчыны.

Казімір Малевіч, заснавальнік супрэматызму, які разбурыў рамкі традыцыйнага разумення жывапісу, мастак, які вялікі ўплыў аказаў на ўсё мастацтва XX стагоддзя (асабліва на архітэктуру і дызайн) і стварыў пэўны стыль эпохі, воляй лёсу з восені 1919 да пачатку 1922 года жыў у Віцебску. Па запрашэнні М.Шагала ён выкладаў у Вольных мастацкіх майстэрнях і стаў заснавальнікам творчага аб'яднання "УНОВИС" ("Утвердители нового искусства"), з дапамогай якога распаўсюдзіў прынцыпы супрэматызму на новыя сферы культуры. На аснове канцэпцыі супрэматызму сябрамі "УНОВИСа" былі распрацаваны архітэктурныя кампазіцыі ("архітэктыны", "проуны"), новыя формы утылітарных рэчаў, мэблі, паліграфічнай прадукцыі, адзення, арнаменту, эскізы манументальных размалёвак горада, шльдаў і г.д. У Віцебску Малевічам былі выдадзены і тэарэтычныя працы: брашур "Супрэматызм. 34 малюнк" (1920 год) і "Бог не скінуты. Мастацтва, Царква, Фабрыка" (1922 год), а таксама падрыхтаваны рукапісы яшчэ двух філасофскіх трактатаў.

Мастацкія і філасофскія пошукі Малевіча — тэарэтыка беспрадметнага мастацтва, аднаго з самых паслядоўных лідэраў расійскага авангарда, які імкнуўся вызваліць мастацтва ад рэчаіснасці і падыходу да вырашэння праблем прасторы, — былі цалкам адрынуты чыннікамі ідэалагічнай палітыкі талітарнага грамадства, абвешчаны праявай агульнага заняпаду буржуазнай культуры пачатку XX стагоддзя.

Цікавае да творчых пошу-

каў Малевіча мастакамі былога СССР магла быць адкрыта выказана толькі ў канцы 1980-х гадоў. У гэты час у Віцебску мясцовымі мастакамі была створа-



на суполка пад назвай "Квадрат", якая дэкларавала працяг у мастацтве традыцый Казіміра Малевіча. Менавіта яе сябры і склалі асноўную частку ўдзельнікаў Першага пленэру, прысвечанага памяці заснавальніка супрэматызму. Лік яго ўдзельнікаў быў абмежаваны 13 асобамі, прадстаўніцтва — Віцебскам і Масквой. Галоўным спонсарам пленэру выступіў Фонд Сораса-Беларусь. Уся імпрэза мела добра прадуманую канцэпцыю, згодна з якой мастакі павінны былі выканаць падчас пленэру працы, што найбольш адпавядалі б мастацкай канцэпцыі самога Малевіча. Варта адразу адзначыць, што класічны авангард за апошнія 70—80 гадоў перацярапеў сутнасныя метамарфозы, абумоўленыя магутным уплывам на яго культуры постмодэрнізму, таму чакаць літаральнага наследавання Малевічу не выпадала.

Выніковая выстава пленэру, якая адкрылася 15 верасня ў Віцебску, аказалася шматплановай, бо выявіла як цікавыя канцэптуальныя падыходы да вырашэння праблем сучаснага мастацтва, так і вельмі павярхоўныя, а часам і проста спекулятыўныя спробы выкарыстання выяўленчых сродкаў супрэматызму без глыбіннага разумення яго як з'явы. Аўтарытэтным журы, у склад якога ўваходзілі мастацтвазнаўцы з Мастацкага музея Беларусі, Траццякоўскай галерэі, Рускага музея і фонду Малевіча, былі вызначаны пера-

можцы. Імі сталі мастакі Васіль Васільев (Віцебск, Гран-пры), Аляксандр Малей (Віцебск, 1 прэмія) і Леў Сцяпанаў (Масква, 2 прэмія). Складана казаць аб творах мастацтва, выявы якіх не ўяўляецца магчымым прадставіць увазе шануюнага чытача (кожны з мастакоў выставіў каля дзесятка прац). Аднак нават сама фармулёўка абгрунтаванне рашэння журы аб аднадушным прысуджэнні В.Васільеву Гран-пры пленэру — "За радыкальнае засваенне новых мастацкіх сістэм" — ужо ёсць прызнанне ўзроўню і аўтарытэту сучаснага беларускага авангарда.

Па адной працы ўдзельнікі пленэру перадалі ў фонд Цэнтра сучаснага мастацтва ў Віцебску, ідэя якога паступова пачынае набываць акрэсленыя формы. Сваімі разважанымі наконт праблем сучаснага авангарда, філасофскай і педагогічнай сістэм Малевіча, стану спраў у беларускім мастацтве абмяняліся мастацтвазнаўцы — госці пленэру падчас "круглага стала" на тэму "Малевіч. Класічны авангард. Віцебск".

Першы пленэр Малевіча ў Віцебску прынес п'ён не толькі яго непасрэдным удзельнікам, але і гораду. Пасля ўдзелу ў віцебскай імпрэзе фонд Малевіча, штаб-кватэра якога размяшчаецца ў Маскве, выказаў жаданне адкрыць сваю філію ў Віцебску. Фонд зараз актыўна займаецца выданнем тэарэтычнай спадчыны мастака (рытуецца да друку збор твораў у 5 тамах), стварэннем "Кабінета Малевіча", у якім даследчыкі ягонай творчасці маглі б знайсці копіі рукапісаў, што захоўваюцца зараз далёка за мяжой, папулярызаванай творчасці мастакоў-авангардыстаў свету, наладжаннем выстаў сучаснага мастацтва і г.д.

Адной з заключных акцый пленэру стала закладка ў Віцебску першага ў свеце помніка Казіміру Малевічу. Калі паўстане сам помнік, сёння, у час эканамічнай разрухі, скажаць цяжка. Аднак акцыя гэта мела хутчэй сімвалічны сэнс — надзеі на прадаўжэнне традыцыі, належнае асэнсаванне спадчыны мінулага, якое ў стане прынесці гораду вялікую будучыню.

Людміла ХМЯЛЬНІЦКАЯ.

УЗНЯЙСЯ ПТАХАМ СЦЯГ...

Гэтага дня сябры культурна-асветніцкага таварыства "Уздым" беларусаў у Даўгаўпілсе чакалі даўно. І не толькі чакалі, а і прыкладалі намаганні, каб наблізіць гэтае свята. Спачатку на Першым з'ездзе беларусаў блізкага замежжа, а потым і на Першым з'ездзе беларусаў свету мы падымалі пытанне аб адкрыцці ў Даўгаўпілсе Беларускага кансуляту. І Бог нас пачуў, таму, пэўна, і ўлады праявілі чуласць. І вось гэтай вясною мы сустрэлі хлебам-соллю консула Рэспублікі Беларусь Анатоля Жалтоўскага, які прыбыў у Даўгаўпілс на сталую працу. На працягу пяці месяцаў Генеральны кансулят Рэспублікі Беларусь размяшчаўся ў адным з кабінетаў гарадской управы. За гэты час быў прыгледжаны асобны двухпавярховы будынак і праведзена каласальная праца па яго рэканструкцыі і капітальным рамонце. Ас-

ноўную работу выконвала будаўнічая брыгада. Аднак і нам, уздымаўцам, знайшлося дзе прыкласці рукі, асабліва напрыканцы, каб памяшканні і двор з яблыневым садом набылі належны выгляд. І вось 16-га верасня над Генеральным кансулятам Рэспублікі Беларусь у Даўгаўпілсе вялікім птахам узняўся бел-чырвона-белы сцяг, асяняючы ўсю мясцовую беларускую дыяспару...

Потым у камінальнай зале былі падняты бакалы з шампанскім і сказаны добрыя, прачулыя словы консулам А.Жалтоўскім. Прысутных таксама віталі пасол Рэспублікі Беларусь у Латвіі Вялянцін Вялічка, намеснік міністра замежных спраў Беларусі Міхаіл Хвастоў, мэр Даўгаўпілса Аляксей Відаўскі, які падараваў кансуляту карціну пад назвай "Настальгія". І аўтар гэтых радкоў меў гонар ска-

заць некалькі слоў ад імя тутэйшых суайчыннікаў і прачытаць толькі што складзены верш:

**Як доўга я не дабяруся
Наведць маці-Беларусь,
Зайдзуся ў гэты двор, у сад.
У Беларуска кансулят...
Тут на сабе бліжэй адчую
Айчыны мілае пагляд...**

А пасля перад сяброўскай вярэй гасці былі запрошаны ў Дом культуры хімікаў на канцэрт, дзе на працягу гадзіны радаваў усіх сваім талентам, чысцінёю і цеплынёю беларускіх народных песень і музыкі гурт дзяржтэатрадыё Беларусі "Бяседа". Спраўды тут не маўчалі сэрцы ўдзячных гледачоў, а вялі шчырую размову з сэрцамі артыстаў. І з сэрцам Бацькаўшчыны — ва ўспамінах і мроях...

Станіслаў ВАЛОДЗЬКА.

СІМПОЗИУМ доўжыўся два дні. На ім было прачытана некалькі дзесяткаў дакладаў, якія тычыліся гісторыі Нясвіжа і славутага роду Радзівілаў, архітэктуры і мастацтва горада.

Арганізавалі сімпозіум Міністэрства культуры і друку Рэспублікі Беларусь, міжнародны фонд "Нясвіж", Нацыянальны гісторыка-культурны запаведнік "Нясвіж", Беларуска інстытут праблем культуры, Інстытут гісторыі Акадэміі навук Беларусі і Міжнародная асацыяцыя беларусістаў.

ГІСТАРЫЧНАЯ СПАДЧЫНА ПАВІННА АБ'ЯДНОЎВАЦЬ НАРОДЫ

Прэзідэнт Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў прафесар Адам Мальдзіс згадзіўся падзяліцца з нашымі чытачамі сваімі думкамі наконт сімпозіума ў Нясвіжы і расказаць пра некаторыя іншыя справы асацыяцыі беларусістаў.

— Адам Восіпавіч, сімпозіум у Нясвіжы быў названы міжнародным. Ці спраўдзіў ён сваю назву?

— Думаю, што так. Сапраўднай сенсацияй, на мой погляд, з'явіўся прыезд з Лондана Антонія Радзівіла з жонкай, якія ўзялі ўдзел у сімпозіуме. Антоній Радзівіл ужо другі раз наведвае горад сваіх продкаў. Дарэчы, менавіта ён з'яўляецца прамым спадчыннікам замка Радзівілаў у Нясвіжы. Аднак Антоній Радзівіл не мае ніякіх прэтэнзій на маёмасць, бо ведае, што законы ў Англіі — адны, у Беларусі — іншыя.

У Нясвіж прыязджалі з Вялікабрытаніі таксама мастацтвазнаўца князь Мсціслаўскі і Заслаўскі доктар Андэжэй Цеханавецкі і прафесар Джым Дынглі.

Усе гэтыя людзі зацікаўлены ў адраджэнні Нясвіжа і Беларусі. На маю думку, хоць сённяшня Радзівілы не вельмі заможныя людзі, аднак іх значэнне ў тым, што яны належаць да славутага, вядомага і шануюнага ў Еўропе роду Радзівілаў. Гэта азначае, што імя Радзівілаў можа прыцягнуць увагу да Нясвіжа і з цягам часу паспрыяць яго адраджэнню.

Пра вяртанне былой славы Нясвіжу наогул немагчыма казаць у межах адной толькі Беларусі. Нясвіжскі замак, ягоныя іншыя помнікі архітэктуры, парк — гэта яднанне культурных традыцый розных народаў. Замак Радзівілаў будаваў італьянскі архітэктар Ян Марыя Бернардні, палац знаходзіўся на тэрыторыі Вялікага Княства Літоўскага, Польшчы. У Нясвіжскі замак прыязджалі, жылі ў ім самыя розныя людзі. У лепшыя моманты сваёй гісторыі Нясвіж адыгрываў аб'ядноўваючую ролю ў Еўропе. І яшчэ вельмі сур'ёзны аспект праблемы: скары Нясвіжа расцягнуты па ўсім свеце. Частка знаходзіцца ў Польшчы, частка ў Расіі, на Украіне і ў Літве. Таму лёс Нясвіжа не можа тычыцца адной толькі Беларусі. Некаторыя праблемы неабходна вырашаць на міждзяржаўным узроўні.

— На сімпозіуме абмяркоўваўся праект стварэння канцэпцыі Нацыянальнага гісторыка-культурнага запаведніка ў Нясвіжы. Што вам падалося больш значным ў канцэпцыі?

— Згодна з ёю, запаведнік будзе дзяржаўнай структурай музейнага тыпу. Мэтаі яго

дзейнасці з'явіцца адраджэнне і рэстаўрацыя помнікаў культуры і аздабленне наваколля, а значыць, і стварэнне такога асяроддзя ў горадзе, што будзе спрыяць развіццю Нясвіжа. У перспектыве там размесцяцца музей, тэатр, бібліятэка, архівы. Палацава-паркавы ансамбль Нясвіжа мяркуецца выкарыстоўваць як урадавую рэзідэнцыю для прыёму высокіх гасцей. На маю думку, апошняе вельмі важна, бо вядомасць Нясвіжа сярод кіраўнікоў ці прадстаўнікоў

дзяржаў надысць вядомасць гораду ў свеце. Людзі павінны ведаць, што Беларусь мае багатую гісторыю. З цягам часу Нясвіж будзе прымаць шмат турыстаў, што паспрыяе развіццю горада, бо турызм вельмі прыбытковы бізнес.

— Але пакуль у Нясвіжскім палацы — санаторый...

— Так. Аднак калі ён пераедзе ў новы будынак, то яго прысутнасць у Нясвіжы будзе толькі спрыяць росту колькасці наведвальнікаў музеяў палаца. І хто ведае, можа калісьці Нясвіж стане таксама і міжнародным курортам... Канешне, гэта патрабуе шмат грошай і часу. Усё сказанае вышэй — доказ таго, што ўрад і прэзідэнт павінны быць зацікаўлены ў адраджэнні Нясвіжа, бо ягоны прэстыж — гэта прэстыж Беларусі.

— Калі казаць пра набыццё Беларуссю вядомасці ў свеце, то Міжнародная асацыяцыя беларусістаў робіць для гэтага вельмі шмат...

— Асацыяцыя беларусістаў яднае людзей з розных краін, якія пераважна не з'яўляюцца беларусамі, але зацікаўлены ў развіцці яе навукі, культуры, літаратуры. У адных краінах ёсць арганізацыі беларусістаў, у іншых жывуць асобныя людзі, якія працуюць у гэтай галіне. Сярод беларусістаў у Вялікабрытаніі самыя вядомыя — Джым Дынглі, Андэжэй Цеханавецкі. Цікавацца Беларуссю і ў такіх краінах, як Індыя, Японія. У першай з іх выдадзены зборнікі беларускай паэзіі ў перакладзе на мовы хіндзі і канада.

Мы ўдзельнічалі ў апошняй міжнароднай канферэнцыі "Рым V", прысвечанай спадчыне Вялікага Княства Літоўскага, што прайшла ў Тракаі (Літва). Матэрыялы папярэдняй канферэнцыі "Рым IV" выдадзены сёння ў зборніку "Беларусіка-III". У Літве рытуецца да друку і матэрыялы канферэнцыі "Рым V".

— Чым гэтая канферэнцыя была адметная?

— Мяне засмуціў пагляд літоўскіх навукоўцаў на некаторыя пытанні агульнай гісторыі Вялікага Княства Літоўскага. Вядома, што ВКЛ было паліцыянальнай дзяржавай, у якой жылі літоўцы, беларусы і ўкраінцы, яўрэі, татары. На жаль, літоўцы часам прысвойваюць сабе культурныя набыткі, якія належаць усім краінам, што ўваходзілі ў ВКЛ. Я ўпэўнены, што так нельга падыходзіць да агульнай гістарычнай спадчыны, бо стаўленне да яе павінна аб'ядноўваць народы.

Алена СПАСЮК.



У Дзяржаўным тэатры музычнай камедыі сёлетні сезон адкрываецца прэм'ерай мюзікла “Шклянка вады” па п'есе Э. Скрыба, лібрэта -- Б. Рацара і В. Канстанцінава. Гэты маляўнічы, вясёлы спектакль паставіў Б. Утораў, аформіў народны мастак Беларусі Б. Герлаван. Ролі галоўных герояў вядомай п'есы выконваюць народная артыстка Беларусі Н. Гайда і заслужаны артыст Украіны А. Ранцаў.

НА ЗДЫМКУ: сцена са спектакля. Абігайл — Святлана РАМАНОУСКАЯ, лорд Болінброк — Арнольд РАНЦАЎ.
Фота Аркадзя НІКАЛАЕВА.

БЕЛАРУСКІ ДРУК У АМЕРЫЦЫ

ГАРТАЮЧЫ СТАРОНКІ “ВЕДЫ”

І не Польшча, а Беларусь-Літва была галоўным аб'ектам маскоўска-расійскай экспансіі на захадзе. На плечы нашых продкаў лёг асноўны цяжар бяскоўшчынай у XV—XVII стагоддзях. Тут рэдактар “Веды”, гісторык і лінгвіст, апыраўся не толькі дэрэвалюцыйную, але “нашаніўскую” гістарыяграфію, роўным чынам і беларускую савецкую “Навуку 20-х гадоў”, хоць яна тады яшчэ не поўнаасцо падпарадкоўвалася ідэалагічнаму дыктату Масквы.

Перш чым публікаваць вынікі сваіх даследаванняў асобнымі нарысамі і манаграфіямі Ян Станкевіч апрабавуў іх на папулярным узроўні ў часопісе “Веда”. Там друкавалася ягоная праца “Этнаграфічная тэрыторыя Крывіч-Беларусі” з адпаведнай этнаграфічнай картай. Пазней аўтар пашырыў яе і выдаў асобнай кнігай пад назвай “Этнаграфічныя й гістарычныя тэрыторыі й граніцы Беларусі” (Нью-Йорк, 1953). Свой нарыс “Літоўская плынь (традыцыя гаспадарствавасці) у нацыянальным адрэджэнні беларускага народу” (“Веда”, 1952, с. 20-21) брачыслаў Скарыніч (адзін з псеўданімаў Я. Станкевіча) пачаў з такога тэзіса: “Беларуская гаспадарственнасць (дзяржаўнасць. — У.К.) ведамая не пазней, як з 9 стагоддзя па Хрысту”. Спачатку, пісаў ён далей, гэта былі добра вядомыя ў гісторыі Полацкае, Смаленскае, Северскае, Пскоўскае ды іншыя княствы, а з 13 стагоддзя -- “адно задзіночанае гаспадарства нашага люду, ведамае й слаўнае на ўвесь сьвет пад назвай Вялікае Княства Літоўскае, або Літва”.

Гісторыю беларускай літаратуры, мастацтва, культуры ў цэлым Ян Станкевіч выкладаў на аснове даследаванняў Я. Карскага, М. Гарэцкага, нашаніўскай і заходнебеларускай культуралагічнай традыцыі. Але і тут зрабіў свае карэктывы, асабліва што тычыцца лесу беларускай мовы. Замена нашае мовы польскаю ў 1696 годзе, на яго думку, была вынікам “культурнага, галоўна, моўнага апялячання вялікіх беларускіх паноў, магнатаў, але ані не сведчыла пра падобнае апялячанае паноў малых і шляхты засьцянкавай, духавенства і мяшчанства, -- усе гэтыя клясы захавалі і далей беларускую мову”. Наша мова перастала быць канцылярскай, але надалей развівалася як мова літаратуры і штодзённага побыту. У геапалітычным плане Польшча ніколі не дасягала памераў “ад мора і да мора”, у той час як Беларусь-Літва ад паловы XIV да канца XV стагоддзя “працягва-

лася ад Балтыцкага да Чорнага мора”.

У асяятым гісторыі рэлігіі і царквы Ян Станкевіч ішоў следам за сваім папярэднікам з роду Станкевічаў, беларускім культурным дзеячам і вучоным ксяндзом Адамам Станкевічам, аўтарам кнігі “Хрысціянства і беларускі народ. Спраба сінтэзы” (Вільня, 1940). Як ужо адзначалася, гэта была канцэпцыя, паводле якой праваслаўе і каталіцызм, а тым больш уніяцтва, здолелі адаптавацца да беларускага культурнага кантэксту і ва ўсіх разе амаль да канца XVIII стагоддзя спраўна выконвалі свае духоўныя, маральныя і нацыянальна-культурныя абавязкі перад народам. Рэлігійныя канфлікты паміж канфесіямі і фактычная адчужанасць каталіцызму і праваслаўя ад беларусаў і беларускай культурнай традыцыі ўзмацніліся пасля падзелу Рэчы Паспалітай, калі пачалася зацятая барацьба расійскага і польскага бакоў за беларускую душу. Ліквідаваўшы уніяцкую царкву ў 1839 годзе, расійскі ўрад пазбавіў беларусаў свае царквы, ва ўсіх выпадку, у яе творчакulturна-функцыі. У артыкуле “Трагедыя зь несвядомасці” (падпісаны псеўданімам Др. П. Янчук) Ян Станкевіч паказаў, што ў XIX—XX стагоддзях падпарадкаваная Маскве праваслаўная царква стала магутным асяродкам русіфікацыі беларусаў, а каталіцкі касцёл, нацыяналізаваны Польшчай, стаўся ў Беларусі “польскай вераю”.

Усведмляючы усю горыч беларускай нацыянальнай трагедыі XX стагоддзя, рэдактар часопіса “Веда” пераконваў сваіх чытачоў, што дэнацыяналізацыя Беларусі не вечная, бо на шляху гэтага народазабойства непарушна стаіць узгадаваная стагоддзямі беларуская нацыянальная самабытнасць.

У артыкуле “Поды апырычності беларускага народу” (“Веда”, 1952, красавік, пад псеўданімам Д. Горадзенскі) ён абгрунтаваў тры тэзісы гэтай выратавальнай тэгадзі беларусаў: 1. У святле новых лінгвістычных фактаў “не можа быць сумлеву пра тое, што праславянская мова беспасрэдне падзялілася на цяперашнія мовы славянскія”. 2. У аснове этнагенезу беларусаў -- славяна-балцкі сінтэз, у той час як да этнагенезу палякаў мелі адносіны заходнія славяне і, магчыма, германскія плямёны, а на фармаванне расійскага антрапалагічнага, псіхалагічнага і культурнага тыпу моцна паўплывалі фінскія і шцорскія плямёны. 3. Урэшце, -- геапсіхалагічны фактар. Беларусь -- край лясоў, рэк, азёраў і балотаў, а беларус -- спрадвечны рольнік-араты. Лес і стэп -- варожыя паміж сабою, несумяшчальныя стыхіі. Адпаведна ёсць “лесавыя” і “стэпавыя” народы, аселяю і вандруюць. Магчыма, на думку Станкевіча, з-за гэтай несумяшчальнасці нарманы, а пазней татары, заваяваўшы Ук-

раіну і цэнтральную, “вандроўную” Расію, не мелі сілы перамагчы Беларусь-Літву.

Доктар навук і прафесар Ян Станкевіч, як кожны сапраўдны вучоны, хацеў стварыць сваю школу беларускай лінгвістыкі і гістарыяграфіі. І меў на гэта права. У красавіку 1952 года па яго ініцыятыве на базе Крывіцкага Навуковага Таварыства быў заснаваны Інстытут Найноўшай Гісторыі Беларусі. У аддзеле хронікі часопіс “Веда” паведамляў пра дзейнасць гэтай грамадскай навуковай арганізацыі. Аднак, як мне ўяўляецца, Крывіцкае таварыства, інстытут, часопіс, акцыянерная друкарня фактычна трымаўся на адным Янку Станкевічу. Не хапала ні сродкаў, ні шырокай падтрымкі інтэлектуальна-творчымі сіламі. Тым больш, што крыху раней (у снежні 1951 года) беларуская навуковая і літаратурная грамадскае ЗША стварыла другую навукова-культурную арганізацыю -- Беларускі Інстытут Навукі і Мастацтва. Да новага інстытута далучыліся вядомыя навукоўцы Антон Адамовіч і Вітаўт Тумаш, пісьменнікі Н. Арсеннева, А. Салавей, М. Кавыль і інш.

Ян Станкевіч адстоіваў, кажучы ягоным тэрмінам, сваю “апырычності”, апублікаваў у часопісе абвестку: “З тае прычыны, што некаторыя абмыльна ўжываюць Беларускі Інстытут Навукі і Мастацтва за арганізацыю Крывіцкага Навуковага Таварыства Пр. Скарыны, заяўляем, што пры нашым Таварыстве арганізаваны Інстытут Найноўшай Гісторыі Беларусі, а зь Беларускім Інстытутам Навукі і Мастацтва Крывіцкае Навуковае Таварыства Пр. Скарыны нічога супольнага ня мае” (“Веда”, 1952, жнівень). Але канкурэнт Крывіцкага таварыства спакваля назапашваў сілы, пачаў выпускаць (з 1952 года) свой часопіс-квартальнік “Запісы” (пазней навукова-літаратурны гадзіннік). Ян Станкевіч мог разлічваць толькі на свае творчыя магчымасці. У “Ведзе” друкаваліся шматлікія ягоныя матэрыялы да будучага “Слоўніка”, даследаванне “Мова рукапісу “Аль-Кітаб” Крывіцкага музея Івана Луцкевіча ў Вільні”, нарысы па гісторыі Беларусі.

З літаратурных твораў -- некалькі вершаў Н. Арсеннева, М. Сяднёва, апавяданні Ю. Юхнаўца, раман У. Сядуры “Вялікія дарогі” (1952 год). А. Адамовіч працягваў супрацоўнічаць з Крывіцкім таварыствам, выступаў на ягоных сходках з цікавымі рэфэратамі. Дарма, як гаварылася ў адным допісу, “на гэтыя “Крывічы” накінулася цэлае “зарубежка”, нават паслядоўна “незалежнікі” ў нечым не пагаджаліся з Янам Станкевічам (“Веда”, 1951, люты-сакавік. С. 56-57).

Уладзімір КОНАН.

СЛОВА СЯБРАМ МАБ

ХАЙ НАША ДАРОГА
МОСЦІЦЦА
ТОЛЬКІ КВЕТКАМІ

ПАЭЗІЯ АДАМА МІЦКЕВІЧА І ЮЛЬЮША СЛАВАЦКАГА
У ПЕРАКЛАДАХ МАКСІМА ТАНКА

Творы Адама Міцкевіча і Юльюша Славацкага, вялікіх польскіх паэтаў, знаходзілі ў Беларусі заўсёды паважанне і цікавасць. Асабліва паэзія Міцкевіча была і ёсць шырока вядомай на беларускай зямлі. На беларускую мову ў розныя часы перакладалі вершы Адама Міцкевіча Вінцук Дунін-Марцінкевіч, Аляксандр Вярба-Дарэўскі, Янка Купала, Якуб Колас, Браніслаў Тарашкевіч, Кандрат Крапіва, Аркадзь Куляшоў, Валянцін Таўлай, Пліп Пестрак, Сяргей Дзяргай, Юрка Гаўрук, Мікола Аўрамчык, Максім Танк, Анатоль Вялюгін і іншыя.

Адным з лепшых перакладчыкаў твораў Міцкевіча з’яўляецца Максім Танк. Беларускі паэт скончыў польскую сямігадку, у трыцятых гадах жыў у Вільні, дзе добра пазнаў польскую мову і пазнаёміўся з польскай рамантычнай паэзіяй. Анатоль Варабей у кнізе “Максім Танк -- польская літаратура” даказвае, што на творчасць М.Танка значны ўплыў зрабіла польская літаратура. У 1922--1926 гадах ён вучыўся ў Шкленікаўскай і Сваткаўскай польскіх пачатковых школах, за час вучобы ў якіх “прачытаў амаль усе кнігі ў школьнай бібліятэцы: Міцкевіча, Славацкага, Янкевіча, Крашэўскага, Ажэшкі, Канапніцкай”.

Ведаючы добра польскую мову, Максім Танк, аднак, доўга не рашаўся перакладаць паэзію Міцкевіча. Першы пераклад М.Танка з А.Міцкевіча з’явіўся ў 1940 годзе, калі беларускаму паэту было ўжо 28 год. Якраз адзначалася 85-я гадавіна з дня смерці польскага паэта. Максім Танк пераклаў санет “Акерманскія стэпы”, урываў “Не дбаю, якое пракляцце” з трыцяй часткі трагедыі “Дзяды” і надрукаваў іх у часопісе “Польскія рэвалюцыі”. Апрача таго пераклаў верш Міцкевіча “Буря”, які з’явіўся ў газеце “Вольная праца”. Пасля, у час вайны, нічога новага не з’явілася. Ды і не да перакладаў было тады. Паэт спачатку эвакуіраваўся ў Саратаў, потым працаваў у рэдакцыі фронтавой газеты “За Савецкую Беларусь”, знаходзіўся на Бранскім фронце, пасля трапіў у Маскву, дзе працаваў у рэдакцыі газеты “Раздавім фашысцкую гадзіну”. Толькі калі закончылася вайна, Танк зноў звярнуўся да паэзіі Міцкевіча. У снежні 1945 года ён надрукаваў у газеце “Літаратура і мастацтва” урывак з чацвёртага раздзела “Пана Тадэвуша” пад назвай “Звярыны лог”.

На 150-ю гадавіну з дня нараджэння Адама Міцкевіча Танк пераклаў і надрукаваў наступныя творы польскага паэта: з “Крымскіх санетаў” -- “Гара Кікінаіс” у часопісе “Беларусь” і “Выгляд гор са стэпаў Казлова”, з эпілога да “Пана Тадэвуша”, “Хор стральцоў” з трагедыі “Дзяды” -- у часопісе “Польскія”. У 1953 годзе перакладчык надрукаваў лірычны верш “Да М...” (“Прэч з маіх воч!..”).

У 1955 годзе на Беларусі адзначалі 100-ю гадавіну з дня смерці Міцкевіча. Тады ў Мінску выдалі “Выбраныя творы” паэта. У гэтую кніжку увайшлі новыя пераклады Максіма Танка: “Лілеі”, “Фарыс” і “Паліліся мае слёзы...” і апрача таго ўжо раней перакладзеныя творы: “Да М...”, “Хор стральцоў”, “Акерманскія стэпы” і верш “Буря”.

Акрамя таго, пераклады Танка паэзіі Міцкевіча увайшлі ў 4-ты том “Зборніка твораў” беларускага паэта і ў зборнік “Зямля навагрудская”, выдадзены Адамам Мальдзісам у 1969 годзе ў Мінску.

Трэба падкрэсліць, што Максім Танк пераклаў самыя прыкметныя і характэрныя творы Міцкевіча, якія былі напісаны ім у розныя перыяды творчасці і адрозніваюцца паміж сабой як ідэіна-вобразным сэнсам, так і рытміка-інтанацыйным гучаннем.

Асабліва цудоўна перакладзены “Крымскія санеты”, якія займаюць выключнае месца не толькі ў польскай, але і ў сусветнай літаратуры. Максім Танк выбраў санет “Акерманскія стэпы”, у якім польскі паэт з незвычайнай глыбінёй і сілай перадаў трыюгай паэта-выгнанніка на фоне экзатычнай прыроды. Санет гучыць на беларускай мове задумлена і прыгожа:

Як ціха! Спынімся! Я журавоў лёт чую,
Якіх бы нават сокал
быстры не ўгледзеў,
І як матыль калыша
кветку паляваю,
Як з шорахам вуж
прапаўзае недзе.
З гэткай цішыні так чутка
усё лаўлю я,
Што чуў бы гук з Літвы. --
Ніхто не кліча, едзе!

Анатоль Варабей дакладна прааналізаваў пераклады “Крымскіх санетаў” і даў такую вось ацэнку: “Калі параўнаць “Крымскія санеты” з папярэднімі “Баладамі і рамансамі”, то можна заўважыць, што ў “Крымскіх санетах” мастацкія вобразы становяцца больш канкрэтнымі і рэальнымі. Гэтыя змяненні ў стылі паэта захаваны і ў перакладах М.Танка”. З гэтым вывадам Варабей трэба згадзіцца.

Балады Міцкевіча Максім Танк зразумеў добра і ўмела перадаў рытмічны асаблівасці верша.

Выпадак нечуваны --
Забіла пані пана;
Забіла і хавае
Ля ручая, ля гаю,
Лілеі там саджае:
Саджаючы спявае:
“Расціце так высока,
Як пан ляжыць глыбока;
Як пан ляжыць глыбока,
Расціце так высока!”

Слушная заўвага Варабей, што ў перакладзе балады “Лілеі” “глыбока перададзены ўнутраны драматызм твора, захаваны каларыт арыгінала, цудоўна ўзноўдзены вобразы, матывы і асаблівасці міцкевічаўскага верша”. Максім Танк выступіў і тут як вялікі мастак і знаўца паэзіі Міцкевіча.

Па-майстэрску пераклаў Танк паэму “Фарыс”. Ён узнавіў зменлівы і дынамічны рытм верша, яго алегорыі, маштабныя вобразы, метафарычнасць, мастацкую палітру слова і надзвычайную дакладнасць у дэталях.

Прывабіла Танка і паэма Адама Міцкевіча “Пан Тадэвуш”. У творы побач з апісаннем жыцця польскай ваколічнай шляхты дадзены цудоўныя карціны беларускай прыроды. Адну з гэтых карцін -- апісанне “матэчніка” ў пушчы пераклаў на беларускую мову Максім Танк. Ён добра ўлавіў светлы гумар і мяккі лірызм, якія адчуваюцца ў апісанні “звяроў” і птушак царства, зеленыя сталіцы”.

[Заканчэнне на 8-й стар.]

ЛІСТКІ З КАЛЕНДАРА



13 кастрычніка, чацвер

ТРАМВАЙ ПАЙШОЎ!

Будаўніцтва электрычнага трамвая было распачата яшчэ перад першай сусветнай вайной мінскімі гарадскімі ўладамі. Гэта стала магчымым пасля таго, калі гарадская ўправа ў канцы 1912 года выкупіла ў акцыянернага таварыства Мінскую конна-чыгуначную дарогу (конку). Была пераабсталявана гарадская электрычная станцыя, узведзены будынак трамвайнага парка, пракладзена значная частка пугей. Будаўніцтва кансультаваў вядомы вучоны -- прафесар Г.Дубелі. Аднак ваенныя дзеянні наблізіліся да Мінска, і ў канцы 1927 года работы былі спынены.

Конка ж у Мінску працавала і пасля рэвалюцыі, яна толькі ў 1927 годзе была заменена аўтобусам. У канцы 20-х гадоў горад узяў сабой вялікую будаўнічую пляцоўку і яму

патрэбен быў новы, больш эфектыўны і надзейны гарадскі транспарт. Выраслі будаваць у горадзе трамвай, праект якога распрацавала Маскоўскае вышэйшае тэхнічнае вучылішча, а работы выконваў “Трансбуд”. Амаль усё абсталяванне, у тым ліку і вагоны, рабілі на анчынных заводах.

Менш чым праз паўтара года будаўніцтва было завершана. Трамвайныя рэйкі працягнуліся на Таварную станцыю, вакзал, плошчу Свабоды, Камароўку. Асноўны шлях праходзіў па Маскоўскай і Савецкай (цяпер праспект Ф.Скарыны) вуліцах. Электразабеспячэнне давала пераабсталяваная электрастанцыя на беразе ракі Свіслач (побач з будынкам сённяшняга цырка).

Пуск трамвая адбыўся ў нядзелю 13 кастрычніка 1929 года. На ўрачыстасях выступіў старшыня СНК БССР М.Галадзед. З таго часу мінскі трамвай спраўна і бездакорна служыць жыхарам і гасцям сталіцы. Сёння акрамя Мінска трамвай ёсць у Віцебску, Наваполацку і Мазыры. У дапамогу мінскаму трамваю, акрамя аўтобусаў, тралейбусаў і аўтамабіляў таксі, па дзвюх падземных трасах шпарка шывуць вагоны метрапалітэна.

У. КІСЯЛЁЎ.

24 кастрычніка, панядзелак

ДАСЛЕДЧЫК ЦАРСТВА ХОЛАДУ

Маёнтак бацькоў Аляксея Бялыніцкага-Бірулі знаходзіўся ў вёсцы Бабкоў Аршанскага павета. Дарэчы, сярод сваякоў

вучонага былі два вядомыя мастакі -- Васіль Палену і ягоны вучань Вітаўт Бялыніцкі-Біруля.

Усё сваё жыццё А.Бялыніцкі-Біруля прысвяціў даследаванню прыроды, збіраў і вывучаў расліны, марскіх жывёлін. Сорака чатыры гады працаваў у Заалагічным музеі на Васільёўскім востраве ў Пецярбургу, быў дырэктарам гэтага музея, прафесарам універсітэта.

У 1899 годзе вучоны ўдзельнічаў у экспедыцыі на Шпіцбергене. Але самая значная падзея ў ягоным жыцці -- удзел у Палярнай экспедыцыі, якую ўзначальваў геолаг і географ Эдуард Толь. Пачалася экспедыцыя 8 ліпеня 1900 года. У Таймырскім заліве крыгі не пралупілі карабель на ўсход. 11 месяцаў знаходзіўся падарожнікі ў лёдавым палоне. Гэты час, нягледзячы на хваробу, даследчык выкарыстаў для збору гербарыя на голых сланцах паўвострава Чэлюскіна. Ён першы апісаў кволую расліннасць гэтай мясцовасці. У часе плавання (1900--1901 гады) было зроблена даследаванне планктону, адкрыты новыя яго віды.

11 траўня 1902 года А.Бялыніцкі-Біруля адправіўся даследаваць жывёльны свет самага ўсходняга Новасібірскага вострава Новай Сібіры. Экспедыцыя была вельмі паспяхова. Вучоны сабраў новыя, невядомыя раней віды раслін, пашчасціла яму назіраць і апісаць ружовую чайку. Мала каму выпадала назіраць гэтую прыгажуню Поўначы.

Вучоны прывёз з сабою багаты матэрыял, які апрацоўваў некалькі гадоў. Навуковы свет ацаніў заслугі даследчыка. У 1923 годзе Расійская акадэмія навук абрала яго членам-карэспандэнтам. Імя А.Бялыніцкага-Бірулі носяць заліў і гара на беразе Таймырскага паўвострава.

Наталля САЇЧКО.

100 ГАДОЎ СЯДЗІБЕ ІЛІ РЭПНА



На маляўнічым беразе Дзвіны, за 16 кіламетраў ад Віцебска, узноўлены Дом-сядзіба вялікага рускага мастака І. Рэпіна. У 1892 годзе ў Здраўневе Рэпін набывае дом, а ў 1894-м паясяецца ў гэтым дзівосным па прыгажосці і зацішнасці месцы. Тут славуты майстар пэндзля стварае свае карціны “Восеньскі букет”, “Ду-

эль”, “Беларус”, мноства накідаў і малюнкаў. Цяпер у рэпінскай сядзібе створаны музей вялікага мастака, куды прыязджаюць шматлікія госці з блізкага і далёкага замежжа.

НА ЗДЫМКУ: музей-сядзіба Іллі Рэпіна ў Здраўневе.

Фота Аляксандра ХІТРОВА.

ХАЙ НАША ДАРОГА МОСЦІЦА ТОЛЬКІ КВЕТКАМІ

[Заканчэнне. Пачатак на 7-й стар.].

У “Дзядах” зацікавілі беларускага перакладчыка бунтарскія вершы Міцкевіча. Для прыкладу Танк узяў песню, якую яе ў першай сцэне Фелікс Кулакоўскі:

Не дбаю, якое пракрыцце
Спадзе -- ці Сібір,
ці кайданы, --
Заўсёды, як верны
падданы,
Гатоў на цара працаваць я.

Я думаю ў шахце
падземнай,
Узрываючы глыбы цяжкія:
З руды маёй
зробяць, напэўна,
Сякеру на царскую шыю.

На мой погляд, Максіму Танку як перакладчыку найлепей удалося выявіць тонкія і глыбокія душэўныя перажыванні Міцкевіча ў вядомай лірычнай мініяцюры “Паліліся мае слёзы, як дождж чысты і краплісты”, якую польскі паэт напісаў ужо ў канцы трыццаціх гадоў XIX стагоддзя. Танк дабавіў тут параўнанні, якіх няма ў арыгінале, і дзюкуючы ім атрымаў зусім добры эфект:

Паліліся мае слёзы,
як дождж чысты
і краплісты,
На маленства, што
было анельскім, сельскім,
На юнацтва час мой
шумны, неразумны,
А таксама на век сталы,
век няўдалы:
Паліліся мае слёзы,
як дождж чысты
і краплісты...

Анатоль Варабей мае рацыю, калі сцвярджае, што “выяўленчае багацце беларускай мовы дазволіла Максіму Танку надзвычай дакладна перадаць тонкія і глыбокія душэўныя перажыванні польскага паэта. Перакладчык захаваў шчырасць і прастату верша, яго значную абагульненасць”.

Максім Танк добра адчувае паэзію вялікага мастака слова Адама Міцкевіча, і, дзюкуючы перакладам, творы аўтара “Пана Тадэвуша” і на беларускай мове жывуць сваім жыццём.

Калі творы Міцкевіча на Беларусі ведае амаль кожны вучань сярэдняй школы і ў розных перакладах можа чытаць іх на сваёй роднай мове, то творы Юльіюша Славацкага не маюць такой багатай гісторыі.

Славацкі таксама ў маладосці жыў на беларускай зямлі, сустракаўся з беларускім фальклорам, у беларускай вёсцы Балтупі ля Ашмян ён праводзіў канікулы ў 1826 годзе, не раз праязджаў праз Беларусь. Але яго паэзію беларусы пераклалі на сваю мову толькі ў 1959 годзе. На 150-годдзе з дня нараджэння Славацкага выйшаў на беларускай мове зборнік паэзіі “Выбранае”, куды былі ўключаны некаторыя вершы паэта ў перакладах Уладзіміра Дубоўкі, Язэпа Семяжона, Піліпа Пестрака і К.Паўтажыцкага, а таксама паэмы ў перакладах Максіма Танка (“У Швейцарыі”), Сяргея Дзяргая (“Бацька зачумленых”), Петруся Макаля і Артура Вольскага (“Ян Бялецкі”), К.Паўтажыцкага (“Шанфары”) і трагедыя “Мазепа” у перакладзе Максіма Лужаніна і Аляся Звонака.

Паэма “У Швейцарыі” -- гэта адзін з шэдэўраў не толькі польскай, але і сусветнай літаратуры. Выдатны мастак, Максім Танк добра ведаў, які твор Славацкага выбіраць, каб перакласці на беларускую мову. Паэма досыць складаная, але ў перакладзе Танка адчуваецца незвычайная яе мелодычнасць, музыкальнасць і выразнасць верша. Паэма па-беларуску гучыць заавадзена, урачыста, з адценнем элегічнасці і суму. Беларускі перакладчык захаваў экспрэсіўны лад паэмы, даволі дакладна ўзнавіў яе лірыка-філасофскую змястоўнасць, элегічную танальнасць.

Анатоль Варабей, даследчык сувязей Максіма Танка з польскай літаратурай, слухна падкрэслівае, што ў перакладзе паэмы “назіраецца пэўны ўплыў уласнага творчага стылю беларускага паэта”.

Паэзія А.Міцкевіча і Ю.Славацкага, вельмі дарага для кожнага паляка, у перакладах Максіма Танка знайшла на Беларусі аматараў, удзячных чытачоў сярод жыхароў беларускіх гарадоў і вёсак. Творы Міцкевіча і Славацкага на беларускай мове -- гэта таксама добрая дарога да ўзаемаразумення нашых народаў. Хай гэта дарога мосціцца толькі кветкамі.

Мечыслаў ЯЦКЕВІЧ.
Ольштын, Польшча.

Марцін КОЎЗКІ

САТЫРЫЧНЫЯ МІНІАЦЫОРЫ

Іншы ахвотна згодзіцца, што памыліўся, але спачатку прызнае, што ён меў рацыю.

І сабака не гаўкне, калі знае, што не пачуюць.

-- І нас публікуюць, -- выхвалялася памылка друку.

Каб лунаць, неабавязкова лятаць, дастаткова ўявіць іншых ніжэйшымі за сябе.

Каб выкапаць яму другою, трэба мець грунт пад нагамі.

Калі кароль голы, кпяць з ягонай светлі.

Калі спаборнічаюць двое, апошні прыходзіць да фінішу адным з першых, а першы -- перадапошнім.

Калі я супраць тых, хто “за”, гэта не значыць, што я за тых, хто супраць.

Калі гаворыш не тое, што думаеш, не здзіўляйся, што робіш не тое, што хочаш.

Кропку над “і” можа паставіць і муха.

Лес сякуць -- парк садзіць будуць.

Любіў маршы Шапэна... за труной сваіх ворагаў.

Рэдактар Вацлаў МАЦКЕВІЧ

ЗАСНАВАЛЬНІК:

Беларускае таварыства па сувязях з суайчыннікамі за рубяжом (таварыства “Радзіма”).



НАШ АДРАС:

220005, МІНСК, ПРАСПЕКТ
Ф. СКАРЫНЫ, 44.

ТЭЛЕФОНЫ: 33-01-97, 33-02-80,
33-03-15, 33-16-56, 33-07-82.

Пазіцыя рэдакцыі і аўтараў, матэрыялы якіх друкуюцца на старонках “Голае Радзімы”, не заўсёды супадаюць.

Газета набрана і звярстана ў камп'ютэрным цэнтры рэдакцыі газеты “Вечерний Минск”.
Адрукавана ў друкарні “Беларускі Дом друку”.
Тыраж 6 000 экз.
Індэкс 63854. Зак. 1435.
Падпісана да друку 10. 10.1994 г.